



УНІВЕРСІТЭТ



Перажожа V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

30 чэрвеня 2011 года, № 12–13 (2050–2051)

УРАЧЫСТАСЦІ

Упершыню ў БДУ 21 чэрвеня адбыўся выпускны вечар для студэнтаў з ліку замежных грамадзян.

Удзельнікамі ўрачыстасці ў актавай зале на Кальварыйскай, 9 сталі 96 прадстаўнікоў 11 дзяржаў, якія навучаліся на 10 факультэтах БДУ. З іх больш за ўсё выхадцаў з КНР, другія па колькасці – расіяне.

Найбольш замежных студэнтаў традыцыйна навучаецца на трох факультэтах: эканамічным, філалагічным і міжнародных адносін.

Дыпламы выпускнікам уручыў рэктар акадэмік Сяргей Абламейка, павіншавалі іх таксама кіраўнікі факультэтаў і моладзевых арганізацый. Нядаўнія студэнты атрымалі памятных медалі «Выпускнік БДУ–2011», граматы, дыскі пра alma mater і падарункі ад пасольстваў, акрэдытаваных у нашай краіне.

Па словах рэктара, пяць гадоў выкладчыкі ўніверсітэта імкнуліся даваць замежным навучэнцам добрыя веды, паказаць ім культуру нашага народа, нашай краіны, а мы знаёміліся з іх культурай і традыцыямі. Сяргей Уладзіміравіч сам у свой час суседнічаў у інтэрнаце з замежнікамі, і гэта паспрыяла яго светапогляду. «Мы вельмі спадзяёмся, што гэтыя гады застануцца таксама ў вашай памяці як добры і цікавы час, – сказаў рэктар. – Вы найлепшыя прадстаўнікі школ і ВНУ сваёй краіны, таму я мяркую, што ўзровень падрыхтоўкі, які вы атрымалі, дазволіць вам упэўнена ісці па жыцці». Сяргей Абламейка адзначыў, што нашы выпускнікі дасягнулі вышынёў: многія сталі міністрамі. БДУ ганарыцца імі.

Разляцеліся па ўсім свеце



Замежным выпускнікам БДУ–2011 урачысты вечар запомніцца на ўсё жыццё

Начальніка ўпраўлення замежных сувязяў Міністэрства адукацыі Беларусі Уладзіміра Шапурова раду, што ва ўніверсітэце захаваліся добрыя традыцыі адукавання іншаземных грамадзян. У БДУ навучаецца больш за 2 тыс. грамадзян з розных краін – пятая частка ад усіх студэнтаў-замежнікаў у Беларусі. Гэта сведчыць пра прэстыж ВНУ. Ён паведаміў, што ў нас створана асацыяцыя выпускнікоў ВНУ, ня-

даўна прайшоў міжнародны форум выпускнікоў, і заклікаў далучыцца да дзейнасці па ўмацаванні супрацоўніцтва паміж краінамі.

Саветнік па культуры пасольства РФ Сяргей Бярэзін перадаў ад імя Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Аляксандра Сурыкава найлепшы пажаданні ўсім, асабліва расійскім выпускнікам. У сваім наказе ён падкрэсліў, што вышэйшая адукацыя ў Беларусі заўсёды ад-

рознівалася высокай якасцю і выдатнымі традыцыямі, і выказаў упэўненасць, што маладыя спецыялісты будуць запатрабаваныя ў сябе на радзіме.

Да імпрэзы была арганізавана выстава аб адукацыйнай дзейнасці БДУ. А самі выпускнікі паказалі на незабыўным развітальным вечары канцэртныя нумары.

Алена МАРЦУЛЕВІЧ

ПАДЗЕЯ

Абжываемся на Дружбе!

Ключы ад новага 113-кватэрнага дома па вуліцы Яна Чачота, 32 уручаны 10 чэрвеня супрацоўнікам БДУ.

19-павярховы будынак узведзены спецыяльна для прафесарска-выкладчыцкага складу і навуковых работнікаў БДУ ў адпаведнасці з даручэннем Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, якою Аляксандр Лукашэнка даў выканаўчым органам пры наведванні факультэта журналістыкі ў лютым 2008 г.

Першапачаткова гарадскія ўлады прапанавалі БДУ варыянт 9-павярховага 70-кватэрнага дома з індывідуальным праектаваннем па вул. Бялецкага ў Малінаўцы, аднак па просьбе жыллёвага кааператыва была знойдзена прыдатная будаўнічая пляцоўка для больш габарытнага будынка ў новым мікрараёне Дружба паміж праспектам Дзяржынскага і МКАД на паўднёвым захадзе сталіцы.

Заказчыкам новага дома выступіла УКБ адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, а забудоўшчыкам – ААТ «МАПІД». Будаўніцтва вялося з мая 2010 г. з дзяржаўнай падтрымкай. Дом складаецца з тыпавых 1-, 2-, 3- і 4-пакаёвых кватэр плошчай ад 45 да 105 м². Канчатковы кошт квадратнага метра склаў 1 925 тыс. руб.

Такім чынам, больш за 100 сем'яў супрацоўнікаў БДУ дзякуючы альма-матар абзаваліся ўласным жыллём. Многія навасельцы раней пражывалі ў маласямейным інтэрнаце БДУ па вул. Крапоткіна, які, у сваю чаргу, хутка прытуліць новых жыхароў.

Усяго ж у БДУ на ўліку тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, каля 700 сем'яў, сярод якіх каля 400 чалавек – выкладчыкі або навуковыя супрацоўнікі. Большая іх частка адносіцца да катэгорыі «маладая сям'я».

Узвядзенне новага дома, безумоўна, здыме вастрыню жыллёвай сітуацыі ва ўніверсітэце, але не вырашыць яе зусім.

Таму наша кіраўніцтва робіць далейшыя захады па забеспячэнні супрацоўнікаў жыллём, у тым ліку з клопатам пра маладыя кадры. Па словах намесніка старшыні прафсаюзнага камітэта Аляксандра Нікіценкі, БДУ выступае арганізатарам міжуніверсітэцкага кааператыва для прафесарска-выкладчыцкага складу, пачатак будаўніцтва запланаваны на IV квартал 2011 г. Наша доля там – 25 кватэр. Акрамя таго, у адпаведнасці з планам сумесных мерапрыемстваў па сацыяльна-эканамічным развіцці БДУ, зацверджаным рашэннем Мінгарвыканкама № 2614 ад 11 лістапада 2010 г., запланавана



будаўніцтва жылога дома для работнікаў БДУ сіламі УКБ Мінгарвыканкама. Чакае свайго часу ўзвядзенне інтэрната для аспірантаў побач з корпусам БДУ на Кальварыйскай, на што таксама атрымана згода кіраўніка дзяржавы.

Сяргей ШАФАЛОВІЧ

Чытайце ў нумары:

СХОДНЯ – ВАЕННЫ ПРЫТУЛАК БДУ

Падчас вайны БДУ быў змушаны адкрыць выязную старонку свайго жыцця на станцыі Сходня пад Масквой

Стар. 2

АД ЗАКАЗАЎ ДА ЎЛАСНЫХ ІНІЦЫЯТЫЎ

Выдавецкі цэнтр БДУ адзначыў 10 год дзейнасці

Стар. 3

ЦІ МОЖНА НАВУЧЫЦЦА ТВОРЧАСЦІ?

Пра асаблівасці падрыхтоўкі будучых беларускіх паэтаў і празаікаў, крытыкаў і драматургаў гутарка з загадчыкам кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Людмілай САЯНКОВАЙ

Стар. 4

НА ЎКЛАДЫШЫ ГАЗЕТЫ

размешчаны фотагалерэі найлепшых выпускнікоў БДУ, а таксама «зорак» факультэтаў

Весткі з рэктарата

ДЭКАН факультэта прыкладнай матэматыкі і інфарматыкі БДУ Павел Мандрык узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі». Ён ганараваны за высокія дасягненні ў вытворчай і сацыяльна-культурнай сферах, значны асабісты ўклад у дасягненне прагнозных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны ў 2006–2010 гг.

Указ аб узнагароджанні падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 мая. Па даручэнні кіраўніка нашай дзяржавы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч 15 чэрвеня ўручыў узнагароды 77 прадстаўнікам міністэрстваў, СМІ, работнікам прадпрыемстваў прамысловасці розных рэгіёнаў Беларусі, будаўнічай галіны, адукацыйнай сферы, урачам, артыстам.

МАТЭРЫЯЛЬНАЯ дапамога аказана 75 студэнтам Белдзяржуніверсітэта, якія выхоўваюць малалетніх дзяцей. Такое рашэнне прынята на пасяджэнні рэктарата БДУ з мэтай сацыяльнай падтрымкі маладых бацькоў-студэнтаў. Пры гэтым грашовыя выплаты атрымаюць як студэнты бюджэтнай формы навучання, так і платнай. Памер матэрыяльнай дапамогі складзе ад 460 000 да 950 000 руб. у залежнасці ад колькасці дзяцей у сям'і.

Дарэчы, у БДУ і раней неаднаразова прымаліся рашэнні аб аказанні матэрыяльнай дапамогі асобным катэгорыям студэнтаў, у тым ліку дзецям-сіротам і дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў, студэнтам-інвалідам.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

ДА 90-ГОДДЗЯ БДУ

СХОДНЯ – ВАЕННЫ ПРЫТУЛАК БДУ

Падчас вайны БДУ быў змушаны адкрыць выязную старонку свайго жыцця на станцыі Сходня пад Масквой.

У чэрвені 1941 г. БДУ рыхтаваўся адзначыць сваё дваццацігоддзе. За гэты час універсітэт падрыхтаваў 5240 спецыялістаў. У ім працавала 6 факультэтаў і 33 кафедры. У планах было стварэнне кафедраў беларускай мовы, літаратуры і гісторыі Беларусі. У БДУ вучылася 1337 студэнтаў і 69 аспірантаў. Педагагічнай і навуковай працай займаліся 17 прафесараў, 41 дацэнт, 42 старшыя выкладчыкі, 28 выкладчыкаў, 23 асістэнты. З іх 60 чалавек – выпускнікі БДУ. Перад новым наборам студэнтаў у рэктарат паступалі лісты ад выпускнікоў сярэдніх школ з Украіны, асобных абласцей РСФСР і нават з Грузіі, якія прасілі высласць праграмы і правілы прыёму. Гэта, безумоўна, сведчыла, што прэстыж БДУ ў тагачасным СССР узняўся высока. Аднак паступальнае развіццё Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта было раптоўна перапынена вайной.

Ужо 22 чэрвеня тыя студэнты і выкладчыкі, што падлягалі прызыву, з'явіліся ў ваенкаматы. Лічыцца, што іх было каля 450 чалавек. Іншая група гуртавалася вакол рэктара Парфёна Савіцкага, які пастаянна знаходзіўся ва ўніверсітэце. З раніцы 24 чэрвеня Мінск стаў падваргацца масіраваным бамбардзіроўкам, узнікла паніка, спынілі работу прадпрыемствы, пачаўся сыход насельніцтва. Відавочна, што ніякіх планаў дзеянняў БДУ ў надзвычайных абставінах не было. Парфён Пятровіч недзе здолеў знайсці грузавік, на якім было вырашана вывезці бацькоў, жонак і дзяцей супрацоўнікаў універсітэта, і 25-га яны пакінулі горад. У Магілёве рэшткі групы пераселі на цягнік, якім даехалі да станцыі Сухінічы, а адтуль – у Маскву.

Неўзабаве П. П. Савіцкі атрымаў прызначэнне ў Ніжні Тагіл (Свярдлоўская вобласць РФ) на пасаду дырэктара педагагічнага інстытута. Падчас працы там Парфён Пятровіч наладзіў сувязь з пастпярэдствам БССР, расшукваючы выкладчыкаў БДУ, раскіданых у эвакуацыі. Гэта дапамагло ў далейшым.

Яшчэ 2 чэрвеня 1942 г. Бюро ЦК КП(б)Б абмеркавала пытанне аб аднаўленні Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў складзе трох факультэтаў – філалагічнага, гістарычнага і геаграфічнага. У гэты час, аднак, ішлі жорсткія баі на франтах, і ў кіраўніцтва СССР былі іншыя клопаты. Сітуацыя змянілася ў канцы 1942 г. падчас контрнаступлення Чырвонай Арміі.

У студзені 1943 г. СНК БССР звярнуўся да СНК СССР з хадзінцамі аб аднаўленні БДУ ў час вайны. Гэта матывавалася тым, што для адраджэння гаспадаркі і культуры БССР будзе вялікая патрэба ў высокакваліфікаваных спецыялістах, а ў час вайны дасць магчымасць сканцэнтравана вакол універсітэта хоць бы асноўную групу навукоўцаў як БДУ, так і іншых ВНУ Беларусі, што дазволіць захаваць ранейшыя кадры і падрыхтаваць новых, каб пасля лягчэй было аднавіць сетку ВНУ. Нарэшце, была атрымана згода і распачалася праца.

Пытанне накіонт рэктара, мусіць, не ўзнікла. У студзені 1943 г. П. П. Савіцкі быў адкліканы ў Маскву і 16 лютага прызначаны кіраў-



Парфён Пятровіч Савіцкі. Рэктар БДУ ў 1938–1946 гг.



... група студэнтаў гістфака, Сходня, 1943.

ніком універсітэта. 15 мая 1943 г. СНК СССР прыняў пастанову «Аб аднаўленні работы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта». Новым «месцам жыхарства» БДУ стаў пасёлак Сходня пад Масквой (сёння ў межах горада).

У распараджэнне ўніверсітэта быў перададзены будынак мясцовай школы і 40 дачных хатак. У школе размяшчаўся галоўны навучальны корпус, а дачы прызначаліся пад інтэрнат для студэнтаў і кватэры для выкладчыкаў. Частка студэнтаў займалася ў будынку Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта (у прыватнасці, 1 курс фізіка-матэматычнага факультэта, 2 курс біялагічнага, 4 і 5 курсы гістарычнага факультэтаў).

Паведамленне аб аднаўленні дзейнасці БДУ выклікала водгук сярод беларускай моладзі, якая знаходзілася на неакупаванай тэрыторыі СССР. За кароткі тэрмін на імя рэктара было пададзена звыш 1380 заяў з просьбамі аднавіць навучанне ў alma mater. Усяго ж было залічана 582 чалавекі на шэсць факультэтаў (на філалагічны – 160, гістарычны – 126, геаграфічны – 83, біялагічны – 47, хімічны – 70 і на фізіка-матэматычны – 96 чалавек). Што тычыцца нацыянальнага складніка, то студэнты БДУ падзяляліся наступным чынам: беларусы былі найбольш шматлікія (40,3% ад агульнай колькасці студэнтаў), другое месца па колькасці займалі яўрэі – 29,6%, трэцяе рускія – 27%, палякамі былі 4 студэнты, або 1,4%, іншыя нацыянальнасці – 1,7% (па даных на 25 лютага 1944 г.).

Акрамя таго, заслугоўвае ўвагі той факт, што сярод студэнтаў БДУ тады налічвалася 37 (87%)

і шэраг іншых вышэйшых навучальных устаноў перадалі БДУ каля 18 тысяч тамоў навуковай літаратуры, а таксама значную колькасць навучальнага і навуковага абсталявання.

Вучэбныя планы на 1943/1944 навуч. г. былі складзены факультэтамі ў перыяд падрыхтоўкі да заняткаў. За аснову былі ўзятыя стандартныя планы для расійскіх ВНУ з некаторымі зменамі ў дачыненні да ўмоў працы БДУ і ваеннага часу.

Асноўным адрозненнем навучальных планаў БДУ стала наяўнасць практычных заняткаў для студэнтаў малодшых курсаў па беларускай і рускай мовах. Прычым на рускую мову адводзілася 140 навучальных гадзін, з іх 100 гадзін на першым і 40 гадзін на другім курсе; на беларускую ж мову адведзена 280 гадзін; з іх на першым курсе 120, на другім і трэцім курсах па 80 гадзін.

У адрозненне ад стандартнага плана замест 282 навучальных гадзін, якія адводзіліся на ваенную справу (140 гадзін) і фізкультуру (142 гадзіны), на ваенна-фізкультурную падрыхтоўку ў навучальным плане 1943/1944 навуч. г. было адведзена 800 вучэбных гадзін на першых чатырох курсах (па 200 на кожным курсе).

Афіцыйнае заняткі пачаліся 11 кастрычніка 1943 г. Спачатку ў БДУ вучылася 289 студэнтаў, але камплектацыя працягвалася і пазней, і ў снежні было каля 500 чалавек. На 1 снежня 1943 г. у БДУ працавалі 40 выкладчыкаў. Сярод іх шмат тых, хто дзейнічаў ва ўніверсітэце і да вайны: акадэмік М. М. Нікольскі; прафесары Ф. Г. Асіпенка, І. А. Вятохін, Ц. М. Годнеў, Л. А. Зінкевіч, А. І. Лур'е, М. Е. Макушок, У. М. Перцаў, М. А. Прыляжаеў, М. Ф. Ярмоленка; дацэнты М. Р. Ларчанка, А. Н. Нахімоўская, Л. В. Шашкоў, Л. М. Шнеерсон і інш. Цікава, што ў будучым знакаміты беларускі пісьменнік І. П. Мележ быў прызначаны загадчыкам кафедры ваенна-фізкультурнай падрыхтоўкі, адначасова з'яўляючыся студэнтам 3 курса філфака.

Навучальны працэс меў сваю спецыфіку: пакояў для заняткаў было толькі 8, а факультэтаў 6 (з агульнай колькасцю груп 22), таму навучальны працэс праходзіў у дзве змены, а акадэмічная гадзіна была скарачана да 45 хвілін.



Першая змена пачынала заняты ў 8 гадзін раніцы і заканчвала іх у 13 ці нават у 14 гадзін 45 хвілін. Другая, вячэрняя, змена пачынала заняты ў 15 гадзін, а заканчвала ў 19 гадзін 20 хвілін ці нават у 20 гадзін 15 хвілін. Аднак і пры дзвюх зменах не хапала памяшканняў для ўсіх груп. Прышлось карыстацца свабоднымі класнымі пакоямі ў сярэдняй школе, размешчанай паблізу.

Безумоўна, асабліваці ваеннага часу наклалі адбітак на працэс навучання. І прафесары, і выкладчыкі, і студэнты былі вымушаныя выконваць працы па самаабслугоўванні (дастаўка прадуктаў і хлеба з Хімак на Сходню, нарыхтоўка дроў, снегаачыстка на чыгунцы і да т. п.). Акрамя таго, раз-пораз брыгады студэнтаў ездзілі ў Маскву па кнігі для бібліятэкі і прадукты харчавання. Навучальны працэс мог зрывацца і па іншых аб'ектыўных прычынах: пасяджэнні вучонага савета, якія праходзілі звычайна ў вячэрнія змены; няспраўнасці ў электраправодцы; выключэнне міліцыяй святла з-за нездавальняючай святломаскіроўкі; выхад таго ці іншага курса на працы па нарадах і г. д.

Да студэнтаў, якія прапускілі заняткі, ужываліся розныя меры ўздзеяння, аж да выключэння з універсітэта ў залежнасці ад колькасці прапушчаных гадзін.

У жніўні 1944 г., пасля вызвалення Беларусі, «сходненскі» перыяд дзейнасці ўніверсітэта скончыўся. І першая група студэнтаў (26 чалавек) на чале з рэктарам прыбыла ў Мінск. Яшчэ ў 1941 г. салдаты вермахта разрабавалі і панішчылі абсталяванне лабараторый і кабінетаў, бібліятэкі, музеяў. З вучэбных карпусоў у нармальным стане захаваўся толькі фізіка-матэматычны (сучасны рэктарат), у якім у час вайны знаходзілася тэлефонная станцыя. Біялагічны і хімічны згарэлі пасля бамбёжкі ў 1944 г. Неабходна было ўсё пачынаць спачатку... Студэнты працавалі не толькі над адраджэннем універсітэта – яны дапамагалі аднаўляць Мінск.

Па матэрыялах Музея гісторыі БДУ



Разбураны будынак былога хімічнага факультэта (зараз НДІ ядзерных праблем)

Ад заказаў да ўласных ініцыятыў

Выдавецкая дзейнасць у БДУ пачалася амаль адначасова са стварэннем універсітэта – у 1921 г. пабачыў свет навуковы часопіс «Працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў Менску». З тых часоў выраслі і патрэбы, і магчымасці выдавецкай дзейнасці. У гэтым годзе 17 ліпеня Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецкі цэнтр БДУ» святкуе 10-годдзе. Як сёння арганізавана праца выдавецтва, распытаем яго кіраўніцтва – в.а. дырэктара Аляксандра ІВАНОВА і галоўнага рэдактара Таццяну ЯНЧУК.

– Выдавецкі цэнтр ажыццяўляе заказы ад Міністэрства адукацыі – рыхтуе і друкуе падручнікі для агульнаадукацыйных школ. Наколькі разумею, атрыманне такіх заказаў роўнае прызнанню якасці выдавецкай працы?

– Спраўды так. Усе існуючыя выдавецтвы змагаюцца за права выпускаць падручнікі для школ: Нацыянальны інстытут адукацыі абвясчае тэндар, выдавецтвы прапануюць свае ўмовы, сярод якіх галоўныя – кошт і тэрмін выканання працы. Прытым, калі якасць выпушчанага прадукцыі выклікае нараканні, тэндарная камісія мае права наступным годам адхіліць такога выдаўца ад удзелу ў конкурсе. Мы выдаём падручнікі з 2002 г., і нараканняў па іх ніколі не было. Летась упершыню сталі рабіць падручнікі і для спецыяльных школ. Безумоўна, усё гэта надзвычай адказная справа – высокія патрабаванні да рэдактарска-карэктарскай апрацоўкі тэксту, стварэння арыгінала-макета, паліграфічнага выканання... Працы шмат, і карпатлівай, але ў выніку кнігі атрымліваюцца цікавыя, даступныя, яркія. Дасюль спраўляліся, і зніжаць узровень не збіраемся.



Праца кіраўніцтва Выдавецкага цэнтру БДУ не спыняецца нават падчас інтэр'ю

– У БДУ дзейнічаюць выдавецкі цэнтр і ўпраўленне рэдакцыйна-выдавецкай работай. Патлумачце, калі ласка, у якіх стасунках знаходзяцца гэтыя дзве ўстановы, хто якія функцыі выконвае.

– Гэта дзве асобныя структуры, кожная з якіх мае сваю выдавецкую ліцэнзію. УРВР займаецца, як правіла, забеспячэннем патрэб БДУ, навучальнага працэсу паводле тэматычнага плана: вучэбная літаратура для студэнтаў БДУ і навуковыя выданні. УРВР рыхтуе арыгінал-макет, мы ўдзельнічаем у тэндары і, калі выйграем (як зазвычай бывае), атрымліваем гатовае да друку выданне і выступаем толькі ў якасці паліграфістаў – робім тыраж.

– Значыць, частка заказаў выдавецкага цэнтру паступае ад

Міністэрства адукацыі, частка – ад БДУ. А якую частку выданняў складаюць іншыя заказы? І хто гэтыя заказчыкі?

– Тут можна вылучыць дзве катэгорыі. Па-першае, ініцыятарам выдання можа з'яўляцца наш выдавецкі цэнтр: мы задумваем нейкі праект, запрашаем аўтараў, наш аддзел маркетынгу і збыту высятляе, хто магчымы спажывец гэтага выдання. Тады заключаем дамову з аўтарам, робім тыраж і самі яго распаўсюджваем. Па-другое, ёсць заказчыкі, якім трэба нешта апублікаваць – матэрыялы канферэнцый, манаграфіі. У гэтым выпадку аўтар, звычайна навуковец, прыносіць нам рукапіс, а мы ажыццяўляем рэдактуру, карэктуру, верстку, друк – усё, што належыць. Прытым аўтар не абавязкова павінен быць з БДУ, з намі супра-

Фота: Іванова А.А./СМІ БЕЛАРУСІ

цоўнічаюць іншыя ўстановы (напрыклад, НАН Беларусі, Музей сучаснага беларускага мастацтва), заказчыкі з іншых гарадоў – Магілёва, Гродна... З пункту гледжання паліграфіі каля 60 % выдадзенага займае прадукцыя БДУ: тут і падрыхтаваныя УРВР выданні, і перыядычны друк, напрыклад, газета «Універсітэт», часопіс «Веснік БДУ», рэкламная і бланкавая прадукцыя. Астатнія 40 % даюць іншыя заказчыкі, у тым ліку Мінадукацыі, прыватныя асобы, іншыя ВНУ, а таксама нашы ўласныя ініцыятывы.

– Якімі бачаць перспектывы Выдавецкага цэнтру БДУ, што трэба зрабіць, каб і надалей выпускаць кніжкі хутка, якасна і не дужа дорага?

– Пачаць, напэўна, трэба з нашых паліграфічных магчымасцяў. У нас састарэлае абсталяванне. Ёсць нават такое, да якога ўжо не выпускаюцца запчасткі, таму даводзіцца выточваць неабходныя дэталі на заводах і даволі часта рамантаваць. Рызографы – 1980-х гадоў, наша карміцелька – двухколёрная полімашына – таксама ўжо не маляда, канца дзевяностых, і пераплётнае абсталяванне... Грошай на закупку новага пакуль няма, таму абыходзімся наяўнымі магутнасцямі, спрабуем зарабіць грошы, каб пачаць абнаўляць тэхніку. Але, як разумеецца, зарабіць на старым абсталяванні таксама досыць складана. Таму без дапамогі БДУ нам не справіцца. Можам купляць толькі нешта параўнальна недарагое – вось набылі новы ламінар. Аднак поўнацэнна перарабіць пераплётны цэх – гэта вялікія затраты. Акрамя таго, трэба пераходзіць, як увесь свет, на СТР (computer to plate) – сучасную сістэму вываду пласцін, а мы дасюль уручную праяўляем плёнкі, потым праяўляем пласціны, мыем іх, і ўсё гэта праца са шкоднай хіміяй, патрэбныя спецыяльныя памяшканні з добрай вентыляцыяй. А машына СТР адрозніваецца камп'ютарны арыгінал-макет на друкарскую пласціну – хутка і эканомна, і сабекошт прадукцыі памяншаецца. Такая машына каштуе каля 100 тыс.

долараў, але яна акупіцца за 5 гадоў. Гэта пакуль наша блакітная маляда. А вось наш партнёр Мінская фабрыка каляровага друку, дзе мы друкуем вялікія тыражы, ужо працуе з такой сістэмай. Што датычыць памяшканняў – у нас, вядома, цеснавата, затое месцімся ў самым цэнтры горада, вельмі зручна для заказчыкаў.

– Пагаворым пра далейшы лёс выдадзенай у вас кнігі...

– Мы ажыццяўляем для БДУ толькі паліграфічныя паслугі і ўсе надрукаваныя кнігі адгружаем універсітэту. Рэалізацыяй гэтых кніг займаецца сама ВНУ. Калі частку выдадзенага тыражу БДУ вырашае пусціць на рэалізацыю ў нашы павільёны ў галоўным корпусе і на юрфаку, мы бяром і ў гэтых кіёсках прадаём. Калі ж нехта жадае выдаць сваю кнігу і пры гэтым хоча атрымаць ганарар за сваю інтэлектуальную працу, ён можа наўпрост прыходзіць да нас. Мы разглядаем усе прапановы. І, калі выпускаем кнігу як сваю прадукцыю, тады і рэалізуем самі: прадаём бібліятэкам, збываем «Белкнізе», якая рэалізоўвае выданне праз сетку сваіх крам, і г. д. Вучэбную літаратуру даволі няпроста прадаваць – гэта ж не дэтэктывы. Да ўсяго, зараз інтэрнэт стварае вялікую канкурэнцыю ўсім выдаўцам – кнігі выкладаюцца ў сеціве бясплатна ці за невялікую плату, адзін купіць электронную кніжку і сябрам бясплатна тыражыруе... Хаця калі мы ўгадалі з тэмай, калі кніжка актуальная і маркетынг удалы – выданне разыходзіцца вельмі добра. Так было, напрыклад, з падручнікам для ВНУ «Гісторыя сярэдніх вякоў» – да нас па яго прыежджалі нават з іншых гарадоў, бо ён добра напісаны, пад тыповую праграму падыходзіць і да таго ж даступны па цане... На такія падручнікі ёсць попыт, іх можна прадаваць на ўсю рэспубліку. Мы заўжды дбалі пра якасць. Ёсць брэнд БДУ, мы яго прадстаўляем на кніжным і паліграфічным рынку, таму трымаем планку высока.

Гутарыла
Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

ВЕСТКІ З ФАКУЛЬТЭТАЎ

Міжнародная летняя школа (семінары) «Альтэрнатыўныя спосабы вырашэння прававых канфліктаў» працавала з 22 па 24 чэрвеня на юрыдычным факультэце БДУ.

Адкрыў яе дэкан юрфака прафесар Сяргей Балашэнка. Да ўдзельнікаў з Беларусі, Францыі і Германіі звярнуліся прафесар Отмар Зойль (універсітэт Парыж Захад-Нантэр-Дэфанс) і прафесар Уве Хельман (універсітэт Патсдам).

З асноўным дакладам выступіў Старшыня Вышэйшага Гаспадарчага Суда Беларусі загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці БДУ Віктар Камяноў.

Афіцыйная цырымонія закрыцця школы прайшла 24 чэрвеня з удзелам пасла Францыі ў Беларусі Мішэля Рэнэры.

Юбілейны – пяцідзясяты – выпуск слухачоў факультэта даўніверсітэцкай адукацыі БДУ адбыўся 20 чэрвеня.

Сёлета на ФДА па розных праграмах навучалася 452 чалавекі з 30 краін, у тым ліку 194 слухачы з Кітая, 86 – з Туркменістана, 44 – з Турцыі, 18 – з Ірака, 17 – з Паўднёвай Карэі, 16 – з Нігерыі. Выпускнікі не толькі прымалі віншаванні, але і прадэманстравалі дасягнутыя поспехі, выканаўшы песні і вершы на рускай мове.

Усяго ж за паўстагоддзя дзейнасці факультэт скончылі 8 868 замежных слухачоў са 120 краін свету.

Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ атрымаў сертыфікаты сістэмы менеджменту якасці на адпаведнасць патрабаванням міжнароднага стандарту ISO 9001 у нацыянальнай сістэме сертыфікацыі і ў нямецкай сістэме сертыфікацыі TGA.

Валоданне гэтымі дакументамі павышае статус і прэстыж дыплама ІБМТ БДУ ў сусветнай адукацыйнай прасторы.

Сістэма менеджменту якасці функцыянуе ў ІБМТ з 15 чэрвеня 2010 г. Тут дзейнічаюць 19 стандартаў і дапаможнік па якасці.

Анастасія ГАЛУБОВІЧ

АБ'ЯВЫ

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасады ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРАЎ: бізнес-адміністравання, лагістыкі, эканомікі і фінансаў, бізнес-камунікацыі, менеджменту тэхналогій. Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4, каб. 205, тэл. 210-41-06. E-mail: SBMT@BSU.BY, www.sbmt.by

ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗИЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А. Н. СЕЎЧАНКІ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасады ЗАГАДЧЫКА ЛАБАРАТОРЫ спектраскапіі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы. Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7; тэл.: 212-48-43

БДУ ў СМІ БЕЛАРУСІ

Круглы стол па праблемах выхавання адораных дзяцей з удзелам дырэктара ліцэя БДУ В. Матуліса – «СБ-Беларусь сёння», sb.by (23.06).

Баль выпускнікоў БДУ – «Мінск-новости» (22.06); БелаПАН (22.06).

Каментар дэкана эканамічнага факультэта М. Кавалёва наконт фінансава-эканамічнай сітуацыі ў краіне – «СБ-Беларусь сёння» (10.06, 17.06); «Народная газета» (08.06); 21.by (13.06); БелТА (17.06); 21.by (07.06); tut.by (07.06); «Звязда» (09.06, 18.06); Інтэрфакс (08.06); БелаПАН, (17.06).

Арганізацыя студэнцкіх атрадаў БДУ – БелТА (20.06); «Знамя юности» (20.06); «Звязда»/«Чырвоная змена» (22.06).

Дабрачынны клубнічны фестываль – БелаПАН, naviny.by, 21.by (18.06, 21.06), sb.by (19.06).

Выпускны баль БДУ для студэнтаў з замежных краін – ale.by (16.06); «Мінск-новости» (16.06); Бе-

лаПАН (21.06); БелТА (21.06); «Звязда»/«Чырвоная змена» (22.06).

Фотавыстава «Кітай сёння» ў БДУ – БелТА (14.06); «Мінск-новости» (14.06).

Прыёмная кампанія ў БДУ – пра падрыхтоўчыя курсы – Інтэрфакс (06.06); да ЦТ па матэматыцы – Інтэрфакс (23.05); open.by (24.05; 25.05); tut.by, 21.by (24.05, 03.06, 15.06); «АиФ» (24.05); «Звязда»/«Чырвоная змена» (25.05); «Зара», Брест (26.05); «Мінск-новости» (03.06); «СБ-Беларусь сёння», sb.by (15.06); «Рэспубліка», respublika.info (15.06).

Загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ М. Прыгодзіч пра беларускі правапіс – «Настаўніцкая газета» (11.06).

Пра дзейнасць электроннай бібліятэкі дырэктар Фундаментальнай бібліятэкі БДУ П. Лапо і дырэктар ЦІТ БДУ Ю. Варатніцкі – «Настаўніцкая газета» (07.06).

Каментар выкладчыка Інстытута бесперапыннай адукацыі БДУ прафесара Г. Грыца наконт фінансава-эканамічнай сітуацыі ў краіне – БелТА (05.06); «Звязда» (07.06); ale.by (13.06); «Народная газета», «СБ-Беларусь сёння» (17.06).

Гутарка з выкладчыкам кафедры тэорыі літаратуры БДУ, прафесарам, пісьменнікам А. Андрэевым – «Настаўніцкая газета» (04.06).

Дырэктар ЦСПД БДУ Д. Ротман пра даследаванні ў межах міжнароднага праекта «Здароўе насельніцтва ў пераходны перыяд» – «Народная газета», 21.by (03.06).

Загадчык кафедры славянскіх літаратур БДУ І. Чарота пра гістарычны і культурны патэнцыял інтэграцыі – «Народная газета» (02.06).

Дэкан эканамічнага факультэта М. Кавалёў – гоасць «Народнай газеты» – «Народная газета» (02.06).

Удзел навуковых распрацовак БДУ ў выставе ўзбраення і ваеннай тэхнікі «MILEX-2011» – «Настаўніцкая газета» (28.05).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Ці можна навучыцца творчасці?

Інстытут журналістыкі БДУ ў гэтым навучальным годзе прапанаваў студэнтам яшчэ дзве спецыяльнасці. Адна з іх – «Літаратурная работа. Творчасць» – аб'яднае пад сваімі крыламі будучых беларускіх паэтаў і празаікаў, крытыкаў і драматургаў. Словам, усіх тых, для каго літаратура з'яўляецца не проста будучай прафесіяй, а спосабам мыслення і ладам жыцця. За творчымі поспехамі студэнтаў назірае кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі.



Людміла Саянкова

Ці можна навучыцца пісаць вершы, альбо паэтам трэба нарадзіцца? Пытанне, безумоўна, спрэчнае. З аднаго боку, паэтычны твор можа скласці любы чалавек, прачытаўшы некалькі падручнікаў па тэорыі літаратуры. З іншага – вершы не толькі ўменне складаць словы ў сказы і рыфмаваць іх, але і вынік доўгай працы розуму і душы чалавека. Пра працэс навучання будучых літаратараў газеце расказала **Людміла САЯНКОВА**, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі БДУ.

– У гэтым навучальным годзе мы набіралі студэнтаў не толькі на стацыянарнае аддзяленне, але і на факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў. На дзённай форме ў нас вучылася адзінаццаць чалавек, бо на гэтую спецыяльнасць, на мой погляд, і не патрэбна шмат людзей, таму што будучая прафесія гэтых студэнтаў не з'яўляецца масавай.

– Як узнікла ідэя адкрыцця новай спецыяльнасці? Ці была ў гэтым сапраўды патрэба?

– На факультэце журналістыкі заўсёды была патрэба ў літаратурнай творчасці, многія нашы студэнты стваралі і працягваюць ствараць празаічныя і паэтычныя творы. Шмат выпускнікоў пасля заканчэння ўніверсітэта працуюць рэдактарамі кіно, загадчыкамі літаратурных частак тэатраў, некаторыя пайшлі вучыцца ў Інстытут кінематаграфіі ў Маскве і сталі кінадраматургамі. На нашым факультэце вельмі спрыяльнае асяроддзе для развіцця творчых задаткаў тых студэнтаў, якія жадаюць пісаць не толькі журналісцкія матэрыялы, але і творы літаратурнага кшталту. А патрэба ўзнікла з таго, што, з аднаго боку, у нас былі студэнты, якія хацелі займацца творчасцю, а з другога – у нас былі выкладчыкі, якія маглі задаволіць гэтую патрэбу.

Безумоўна, «кавальняй кадраў» будучых пісьменнікаў заўсёды быў філалагічны факультэт. Але гэта не значыць, што пасля журфака не было тых, хто б займаўся літаратурай. І Пташнікаў, і Чыгрынаў, і Зуёнак – усе яны журналісты па адукацыі.

– У якіх навучальных установах Беларусі, акрамя журфака

БДУ, ёсць падобныя спецыяльнасці? Не баіцеся канкурэнцыі з іх боку?

– Я ведаю, што Акадэмія мастацтваў таксама ў гэтым годзе адкрыла новы факультэт – факультэт экранных мастацтваў. Ва ўніверсітэце культуры раней былі курсы кінадраматургаў. Канкурэнцыі з іх боку не баюся, бо мне здаецца, што, калі кожная з гэтых устаноў будзе выпускаць пэўную колькасць студэнтаў, зможа атрымацца нейкая якасць. Адзін аднаму ні ў якім разе не перашкаджаем, тым больш што наборы на такія спецыяльнасці невялікія.

– Па якіх напрамках літаратурнай творчасці ідзе праца ў Інстытуце журналістыкі? Ці толькі паэтам і празаікамі змогуць стаць будучыя выпускнікі?

– Гэта спецыяльнасць даволі шырокая, яна прадугледжвае тое, што студэнты могуць абраць любую спецыялізацыю: не толькі проза ці паэзія, але і драматургія, мастацкі пераклад і літаратурна-мастацкая крытыка розных відаў – кінакрытыка, тэатральная крытыка і літаратурная крытыка. Акрамя таго, выпускнікі могуць працаваць аглядальнікамі па культуры ў масавых альбо спецыялізаваных выданнях. Там таксама патрэбныя кваліфікаваныя журналісты, якія будуць добра адукаваныя ў галіне культуры. Таму студэнты абавязкова вучаюць і журналісцкія дысцыпліны. І, безумоўна, у нас ёсць літаратурныя курсы, шмат практычных заняткаў, майстар-класы па паэзіі, прозе і драматургіі.

– Ці можна, на Ваш погляд, навучыць чалавека быць пісьменнікам? Талент – рэч неабходная?

– Кожны з нас ад нараджэння атрымлівае пэўны талент, неталенавітых людзей увогуле няма. Паэтам нельга нарадзіцца, але да гэтага можна прыйсці свядома. Навучыць таксама нельга. Можна проста паказаць, як складаецца рыфма і расказаць пра выкарыстанне мастацкіх сродкаў. Калі ў вас няма ніякага жадання займацца той ці іншай справай, а вас накіроўваюць бацькі, то нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Вы адседзіце пяць гадоў ва ўніверсітэце, але працаваць пасля не будзеце, таму што вам гэта будзе



Будучыя літаратары, драматургі і крытыкі са сваім куратарам Уладзімірам Капцавым

не даспадобы. У чалавека павінна быць унутраная патрэба пісаць. Я, напрыклад, ніколі не пісала і не буду пісаць вершы, таму што ў мяне проста няма такой патрэбы.

Я разлічваю на тое, што, можа, не ўсе, але пэўны працэнт з гэтых студэнтаў будзе людзьмі ў творчым плане цікавымі. Хочацца, каб яны выйшлі ад нас з творчым натхненнем, жаданнем і пэўнымі ведамі. Дзеля гэтага мы сёння і працуем.

А чаго чакаюць ад будучых «майстроў слова» пісьменнікі сённяшняга? Ці сапраўды адкрыццё спецыяльнасці «Літаратурная работа. Творчасць» дапаможа зазвычай на творчым небасхіле новым імёнам? Сваё меркаванне выказала культурны аглядальнік газеты «СБ. Беларусь сегодня» вядомая пісьменніца **Людміла РУБЛЕЎСКАЯ**.

– Я не стаўлюся ні адмоўна, ні станоўча да адкрыцця такой спецыяльнасці на факультэце журналістыкі. Сам па сабе дыплом, дзе будзе значыцца «паэт» ці «празаік», на мой погляд, не значыць нічога. Таму што, калі чалавек не мае таленту і вялікай працаздольнасці, ніякае навучанне поспеху не прынясе. Гэта ўсё роўна што вучыць музыцы таго, у каго няма музычнага слыху. Калі, напрыклад, у хлопца ад прыроды слабы голас, то з пэўнымі намаганнямі яго, канешне, можна навучыць спяваць, але з вялікімі спевакамі свету ён ніколі не зможа цягацца. Тое самае і ў літаратуры. Даведацца, што такое рыфма і рытм, можа кожны. Тых, хто піша, зараз шмат, і іх колькасць скарачацца не збіраецца. Іншая справа, што сапраўдны літаратурны талент сустракаецца сёння не часцей, чым ён выяўляўся сто ці пяцьдзесят гадоў таму.

Станоўчы бок новай спецыяльнасці заключаецца ў тым, што яна дае магчымасць моладзі патрапіць у творчы асяродак. Творы абавязкова павінны быць прадстаўлены публіцы і прайсці рэдагаванне. І я

не хачу чакаць пяць год, каб паглядзець, ці будзе з гэтых дзяўчат і хлопцаў хоць адзін таленавіты. Калі яны паступілі на гэтую спецыяльнасць, я павінна ўжо дзесьці чуць іх імёны, бо я пільна сачу за публікацыямі маладых аўтараў. У любым выпадку вельмі хочацца, каб з гэтага атрымалася нешта добрае.

А вось што гавораць пра абраную спецыяльнасць студэнты.

Вікторыя Аскера: «Спецыяльнасць «Літаратурная работа. Творчасць» я выбрала не проста так. Вялікую ролю адыграла праграма, якую я ўбачыла, вельмі насычаная і цікавая. Разлічваю стаць тэатральным або кінакрытыкам. Вельмі люблю пісаць, і да адкрыцця новай спецыяльнасці планавала паступаць на «Друкаваная СМІ».

Яўген Сінічэнка: «Першапачаткова стаць журналістам я не планавала. Аднак мяне заўсёды вабіла літаратурная творчасць, таму стаў складаць вершы і пісаць прозу. Але я не бачу сябе пісьменнікам, мне больш даспадобы крытыка, асабліва ў галіне музыкі і кіно. У гэтым плане буду імкнуцца раўняцца на крытыкаў расійскага часопіса Rolling Stone».

Марына Елістратава: «Два гады таму вырашыла паступаць у БДУ і толькі на журфак. Разлічваю стаць культурным аглядальнікам, бо ў мяне такая мара. Паспрабую сумясціць здольнасць да напісання тэкстаў і свой уласны інтарэс у адной справе. Узорам сапраўднай творчасці для мяне з'яўляецца дзейнасць журналістаў газеты «Літаратура і мастацтва». Вельмі хацелася б працаваць з імі ў будучыні. Акрамя таго, люблю творчасць Навума Гальпяровіча і Людмілы Рублеўскай».

Васіліса Валодзькіна: «Спачатку я планавала падаваць дакументы на «Міжнародную журналістыку». Але пасля даведалася, што адкрыцця новай спецыяльнасці, і падумала: «А чаму б не паспрабаваць?» Асабліва мяне прыцягнула слова «творчасць» у назве спецыяльнасці, бо я люблю прыдумляць нешта новае і незвычайнае. У будучыні бачу сябе пісьменнікам-раманістам. У мяне нават ёсць задума зрабіць цыкл з 23 раманаў, з якіх я пакуль напісала толькі два. Але я ўпэўнена, што ўсё яшчэ наперадзе».

Гутарыла
Юліяна ЛЕАНОВІЧ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ
Інстытут журналістыкі
Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў

аб'яўляе набор
слухачоў з няпрофільнай вышэйшай адукацыяй
на перападрыхтоўку па спецыяльнасці

«Літаратурна-мастацкая творчасць»
2 гады завочнай формы навучання (18 месяцаў)

Навучанне платнае
Залічэнне па выніках сумоўя
Па заканчэнні навучання выдаецца дыплом дзяржаўнага ўзору
з прысваеннем кваліфікацыі
«Спецыяліст па літаратурнай рабоце»
Дакументы прымаюцца да 6 верасня 2011 г.

Тэл./факс: 259-70-16, 259-70-72, 209-70-15
<http://www.journ.bsu.by>, e-mail: jorn_fpk@bsu.by

Аб выхаванні патрыятызму ў актыўнай форме

Моладзь, выхаваная ў духу патрыятызму, з'яўляецца гарантам годнай будучыні любой дзяржавы.

Патрыятызм – магутнае па сваёйсэнсавайнагрузцыслова. Гэта і адданасць, і любоў, і павага, і працавітасць, і вернасць. Можна доўга разважаць пра сапраўднае пачуццё патрыятызму, прыводзіць велізарны пералік яго складнікаў. Аднак колькасцю прыгожых слоў дадзенае пачуццё не вымяраецца, хутчэй – колькасцю перапоўненых ім душ маладых людзей. І сапраўднаму важным з'яўляецца ўсведамленне таго, што ўключае ў дадзенае паняцце сучасная моладзь, з чаго складаецца іх пачуццё патрыятызму.

Для краіны, як і для ўсяго грамадства, важна выхаваць моладзь з пэўным светалогіядам. І тут гаворка не ідзе менавіта пра «патрэбны» для дзяржавы светалогіяда, гаворка ідзе пра ўяўленні, якія ставяць юнага чалавека на праўдзівы шлях у імкненні жыццё і працаваць на карысць Радзімы і ў імя яе росквіту.

Патрыятычнае выхаванне моладзі заключаецца ў развіцці не толькі яго грамадзянскіх пачуццяў, павагі да гісторыі і традыцый роднай зямлі. Яно – у развіцці такіх навываў, якія будуць садзейнічаць

плённай працоўнай дзейнасці. Такімі можна прызнаць умненне камунікаваць, адчуваць адказнасць за свае ўчынкi і словы, імкнуча быць найлепшым, выхоўваць у сабе лідарскія якасці. Акрамя таго, патрыятычнае выхаванне прадугледжвае развіццё спартыўнага складніка, добраахвотную дапамогу тым, хто жыве ў нястачы, цікавасць да добрай адукацыі.

Камітэт БРСМ БДУ ў межах патрыятычнага выхавання праводзіць шмат мерапрыемстваў, якія адносяцца да зусім розных напрамкаў. Але яны аб'яднаны адзінай мэтай: выпусціць са сцен універсітэта годнага чалавека і грамадзяніна. Сутнасць галоўнага прынцыпу зыходзіць з самога значэння слова «універсітэт» – шырокая, шматгранная падрыхтоўка спецыялістаў і выхаванне рознабакова развітай асобы.

Аб'яднанне «БРСМ» юрыдычнага факультэта БДУ сумесна з Пастом № 1 горада-героя Мінска арганізавалі шэраг пазнавальных акцый.

Канцэртная праграма да Дня абаронцы Айчыны «Зямлі, што выгадала абаронцаў, на вернасць сэрцам прысягну...». Асноўнай задачай было віншаванне са святам мужчын юрыдычнага факультэта, асабліва ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. У дачыненні да маладога пакалення –



На праекце «Гадзіна суда» студэнты вучыліся палемізаваць

студэнтаў – развіццё цікавасці да музычнай, фальклорнай спадчыны СССР, дэманстрацыя важнасці выканання воінскага абавязку, прэстыжнасці ваеннай службы.

Праект «Гадзіна суда», прымеркаваны да Дня Канстытуцыі, – інсцэніроўка судавага пасяджэння з элементамі тэатралізаванага прадстаўлення. Мэта: павышэнне прававой культуры моладзі, тлумачэнне асобных момантаў заканадаўства ў гульнявой і максімальна даступнай форме, фарміраванне каштоўнасці правасуддзя і законнасці ў агульнай сістэме духоўных арыенціраў моладзі.

Заняткі па ідэалагічнай падрыхтоўцы з элементамі інтэрактыўнай гульні «Патрыятызм – гэта...», «Роля моладзі ў жыцці краіны». Вынікам дадзенага мерапрыемства стала павышэнне цікавасці старшакласнікаў да абмеркаваных праблем; акрамя таго, пераадоленне страху публічных выступленняў, адстойванне сваёй пазіцыі ў нестандартнай абстаноўцы, выхаванне ў сабе паважлівага стаўлення да суразмоўцы і / або апанента, знаёмства з некаторымі тэхнічнымі прыёмамі публічнага выступлення.

Эрудыт-лато «Ведаць свой

горад – ганаровы абавязак кожнага». На прыкладзе пытанняў па розных аспектах жыцця горада паказана яго прывабнасць і ўнікальнасць. Старшакласнікі змаглі выявіць прабелы ў сваіх ведах, пайдзельнічалі ў жывым абмеркаванні правільных адказаў. Хлопцам і дзяўчатам будзе што расказаць гасцям сталіцы пра цікавыя славутасці.

Патрыятычная акцыя да Дня настаўніка. Школьнікі, якія наведлі ветэрана ВAB, настаўніцу астрашыцкага гарадзецкай школы, выкладчыка БДУ, былі ўражаныя аповедам пра яе ваенных аднагодак, іх мужнасць, стойкасць духу і любоў да Радзімы; пра тое, як праходзілі заняткі ў даваеннай школе, пра вучобу дзяцей тых гадоў. А словы ветэрана, што калі пра яе памятаюць вучні, цікавяцца здароўем, справамі, то гэта – найлепшая падзяка, даказалі ўдзельнікам сустрэчы неабходнасць і важнасць такіх простых рэчаў, як удзячнае стаўленне да людзей, якія суправаджаюць нас па жыцці.

Мы, прадстаўнікі актыўнай моладзі Беларусі XXI стагоддзя, сваёй штодзённай працай паказваем, як на практыцы працягваюцца пачуццё патрыятызму і як можна развіваць яго ў моладзі.

**Анастасія ВАЛОЖЫНСКАЯ,
Ларыса БЕЛЯНKOBA**

СПОРТПЛЯЦОЎКА

СПРАКТЫКАВАНЫ ў ЛАСТАХ

Каманда БДУ на плаванні заняла першае месца на Рэспубліканскай універсіядзе – 2011. Адным з «кітоў» нашай зборнай з'яўляецца студэнт геафака, неаднаразовы прызёр кубкавых этапаў на плаванні ў Венгрыі, Турцыі ды Іспаніі, бронзавы прызёр апошняга чэмпіянату Еўропы на падводным плаванні ў Казані, майстар спорту Аляксей СКАЛАЗУБ.

– Аляксей, што можаце прыгадваць са спаборніцтваў у педагогічным універсітэце?

– Вядома, нашу перамогу! І адсутнасць электронікі, якая б дакладна фіксавала, хто і з якім часам праплыў сваю дыстанцыю, бо хапала даволі спрэчных момантаў. Чалавечы фактар ніхто не адмяняў. Ды сам тамтэйшы бэйсэйн мусіць быць дапрацаваным да адпаведных стандартаў. Але мы перамаглі, прычым без варыянтаў.

– Дарэчы, а як Вам наш басейн у спарткомплексе «Універсітэцкі»?

– Даволі неаблігі. Адзінае толькі – не хапае спецыялізаваных тумбачак для адпрацоўкі старту. А так для трэніровак усё прадугледжана.

– Ваш шлях у спорт не выпадаковы?

– Так, у мяне і мама, і бабуля займаліся плаваннем. Мама яшчэ ў часы СССР была чэмпіёнкай краіны. Менавіта яна і прывіла гэтую любоў. Сам пачаў цікавіцца водным спортам недзе ў другім класе.

– А калі ў Вас пачаліся першыя сур'ёзныя выступы?

– На VIII летнім алімпійскім фестывалі моладзі Еўропы ў Італіі. Быў я тады ў дзявятым класе. Спецыялізаваўся на брасе і ў гэтай дысцыпліне на сто-метроўцы заняў дванаццаатае месца.



Яшчэ спрабаваў паказаць сябе ў комплексным відзе на 200 метраў, але прамардзіў на старце.

– Зараз Вы падводны плывец. Чаму вырашылі перакваліфікавацца, і патлумачце, калі ласка, што гэта такое – падводнае плаванне ў ластах?

– Ёсць падводнае плаванне з адным ластам, які абуваецца на ногі, а рукі неабходна трымаць за галавой, а ёсць іншы від: неабходна проста праплыць пад вайой 50 метраў ці ўжо на большую дыстанцыю з паветраным балонам. З 2006 г. увялі яшчэ і бі-ласты (на абедзве нагі). Акурат у гэтым відзе я і ўзяў бронзавы медаль на апошнім чэмпіянате Еўропы.

Калі займаўся проста плаваннем – перамагаў на рэспубліцы, але гэтых вынікаў не хапала, каб паехаць на міжнародныя старты. Перайшоўшы ў падводнікі, адразу выйграў чэмпіянат краіны. І паспеў ужо ўзяць медалі ўсіх відаў на этапах кубка свету ў Турцыі, Венгрыі і ў фінале ў Валенсіі. А на чэм-

піянаце Еўропы ў Казані ўпершыню за доўгі час Беларусь узяла бронзу на дыстанцыі ў 50 метраў у бі-ластах.

– Ці атрымалі Вашы поспехі адпаведнае прызнанне?

– Яшчэ плыўцом-брасістам у 8-м класе я стаў кандыдатам у майстры спорту, а ў 9-м выканаў майстарскі нарматыў. Пасля пераходу ў падводнікі адразу ж праплыў на майстра. Раней, каб атрымаць майстра міжнароднага ўзроўню, неабходна было заняць прызавае месца на турніры рангам не ніжэйшым за чэмпіянат Еўропы з удзелам як мінімум 8 зборных. Але паводле новых правілаў такіх зборных мусіць быць 12. У Казані іх было 11. Не хапіла зусім троху.

– А якой бачыце перспектыву плавання як спартыўнай дысцыпліны ў Беларусі?

– На жаль, у сталіцы вельмі востра стаіць праблема з адпаведнымі воднымі комплексамі. Параўноўваючы з краінамі, якія мне выпала наведваць, Беларусь адстае па ўсіх напрамках. Хаця водны комплекс у Брэсце – прыёмнае выключэнне. Адзіны яго мінус – адсутнасць паблізу гасцініцы. Далёка хадзіць ад месца адпачынку да месца трэніроўкі.

– Вольнага часу ў Вас як у прафесійнага спартсмена, натуральна, бракуе...

– Па дзве трэніроўкі на кожны дзень плюс спартзала. Кожны месяц зборы па 18 дзён дзе-небудзь у Брэсце, Пінску ці Бабруйску. Вольны толькі на выхадныя. Летняя, ужо чацвёртая па ліку, сесія праходзіць неяк без мяне.

Наконт будучыні пакуль не хочацца заракацца. Зараз ідзе інтэнсіўная падрыхтоўка да чэмпіянату свету ў Венгрыі, які адбудзецца напрыканцы ліпеня. Разлічваю на найвышэйшыя ўзнагароды і паспрабую выправіць тую недарэчнасць у Казані.

**Гутарыў
Алесь НОВІКАЎ**



ЗДAROЎЕ

Жыццё без дыму

Бяспека і здароўе людзей – адзін з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі нашай краіны. У большасці краін Еўропы ўжо даўно існуюць сур'ёзныя абмежаванні для грамадзян, якія кураць.

Захад па абмежаванні спажывання тытунёвых вырабаў прадугледжаны і ў нашай краіне. На падставе Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 снежня 2002 г. курэнне ў месцах грамадскага карыстання забаронена, за выключэннем месцаў, спецыяльна прызначаных для гэтай мэты:

– Ва ўстановах аховы здароўя, культуры, адукацыі, спорту, на аб'ектах гандлю і бытавога абслугоўвання;

– У аб'ектах грамадскага харчавання, акрамя аб'ектаў, якія рэалізуюць тытунёвыя вырабы і маюць памяшканні з дзейнай сістэмай вентыляцыі;

– У памяшканнях органаў дзяржаўнага кіравання, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, арганізацый;

– На ўсіх відах вакзалаў, у аэрапортах, падземных пераходах, на станцыях метрапалітэна;

– Ва ўсіх відах грамадскага транспарту, вагонах цягнікоў, на судах, у самалётах.

У Беларусі плануецца павялічыць колькасць месцаў, у якіх будзе ўведзена поўная забарона на курэнне. У краіне абмежавана рэклама тытунёвых вырабаў. Нядаўна зроблены захад па павелічэнні цэн на тытунёвыя вырабы.

Па звестках Міністэрства аховы здароўя, у Беларусі курыць больш за 30 % насельніцтва. Міністэрства аховы здароўя папярэджвае, што курэнне выклікае анкалагічныя і сардэчна-сасудзістыя захворванні, хранічныя захворванні лёгчайнай сістэмы, парушэнні мазгавага кровазвароту, язвавую хваробу страўніка, падаўленне імунітэту і інш. У Беларусі рак лёгкіх у мужчын знаходзіцца на першым месцы ў структуры анкалагічных захворванняў, 97 % хворых на рак лёгкага – актыўныя курыцы.

Па інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, штодня ў Беларусі паміраюць 42 чалавекі ад хвароб, звязаных з курэннем тытуню.

**Павел ТРЫГУБОВІЧ,
інспектар Маскоўскага раённага аддзела
па надзвычайных сітуацыях**

СЛОВА – ЗА ВУЧОНЫМІ-ГЕНЕТЫКАМІ

Японскія навукоўцы спрабуюць аднавіць маманта. Фінскія здольныя па камару, які напіўся крыві чалавека, распазнаць, каго менавіта ён укусіў. Англіійскія могуць высветліць схільнасць будучага дзіцяці да тых або іншых захворванняў на ўзроўні 8-клетачнага эмбрыёна. А чаго каштуе расшыфровка геному неандартальца? Генетыкам навукоўцам таварыствам і сацыяльным чым ганарыцца.

На кафедры генетыкі біялагічнага факультэта, якой кіруе прафесар Наталля МАКСІМАВА, даследаванні вядуцца па трох кірунках – генетыка раслін, біятэхналогія мікраарганізмаў, малекулярная генетыка чалавека. Апошнія два кірункі зусім новыя. Навукоўцы сцвярджаюць, што маніпуляцыя генамі ў прабірцы значна прасцей, чым ставіць эксперыменты з цэлымі арганізмамі: у выпадку з раслінамі вынік можна атрымаць толькі праз гады, з чалавекам жа праводзіць вопыты наогул забаронена.

З біятэхналогіяй і практыкай найбольш блізка звязана малекулярная генетыка мікраарганізмаў. На кафедры даследуюцца рыза-сферныя бактэрыі – яны ў стане актыўна размнажацца на паверхні

каранёў і ствараць так званую біяплёнку. Навукоўцы называюць іх прыроднымі фабрыкамі карысных рэчываў. Беларускіх даследчыкаў турбуюць дзве праблемы: як стварыць у прыкарнявой зоне сельскагаспадарчай культуры неабходную канцэнтрацыю гэтых бактэрыяў, каб узнікла патрэбная біяплёнка, і якім чынам павысіць яе актыўнасць па выпрацоўцы біялагічна актыўных злучэнняў.

Рыза-сферныя бактэрыі здольныя сінтэзаваць антыбіётыкі для знішчэння шкодных бактэрыяў, утвараць складаныя рэчывы для стымуляцыі росту раслін, выпрацоўваюць вітаміны, аміяк. Карысныя бактэрыі ў стане сінтэзаваць флуарэсцэнтныя пігменты – піявердзіны, якія звязваюць іоны жалеза і забяспечваюць імі расліны арганізм. Гэтыя пігменты сталі тэмай дысертацыі навуковага супрацоўніка лабараторыі генетыкі і біятэхналогіі *Юліі Куляшовай*. Праца праводзілася ў рамках рэспубліканскай праграмы «Біялагічна актыўныя рэчывы». Штамы-прадукцыі піявердзінаў, якія былі распрацаваны навукоўцамі, прапанаваны для стварэння новага біяпестыцыднага прэпарата «**Немацыд**», які сёння выпускаецца на Наваполацкім заводзе бялкова-вітамінных канцэнтратаў.

Некалькі гадоў у лабараторыі вядуцца працы па атрымання штамаў-прадукцыяў найбольш актыўных – феназіўных – анты-



Наталля Максімава даследуе феназіўныя антыбіётыкі

біётыкаў, якія сінтэзуюцца рыза-сфернымі бактэрыямі. Піянерам у гэтай галіне стала загадчыца лабараторыі *Ірына Фяклістава* – аўтар біялагічнага прэпарата «**Аўрын**», які заваёўваў высокія ўзнагароды на інавацыйных выставах за мяжой і карыстаецца вялікім попытам у айчынных вытворцаў сельгаспрадукцыі.

Сёння можна гаварыць яшчэ пра адну цікавую распрацоўку. Былая асіпірантка кафедры генетыкі, а зараз асіпірантка *Кацярына Верамеенка* з дапамогай генетычных і гена-інжынерных падыходаў атрымала яшчэ адзін від прадукцыяў феназіўных антыбіётыкаў. Каб павысіць прадуктыўнасць штамаў, яна прапанавала выкарыстоўваць пры атрымання мікробнага прэпа-

рата такую актыўную антыаксідантную дабаўку, як соевае малако. Гэта дазволіла павысіць выпрацоўку антыбіётыкаў больш чым у 2 разы. Адзін з унікальных штамаў суперпрадукцыяў феназіўных антыбіётыкаў прапанаваны ў якасці кампанента новага імпартазамыняльнага біяпестыцыднага прэпарата «**Прафібакт-Фіта**». Праца па яго стварэнні вядзецца сумесна з калегамі Інстытута генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі. Усяго пад кіраўніцтвам загадчыцы кафедры генетыкі Наталлі Максімавай укаранены ў вытворчасць тры інавацыйныя распрацоўкі і яшчэ тры на падыходзе. Сярод першых – высокаэфектыўны экалагічна бяспечны біяпрэпарат для абароны раслін ад бактэрыёзаў і грыб-

ных інфекцый «**Бактаген**», які пачаў выпускацца ў 2009 г., а таксама «**Аўрын**», які па сваёй актыўнасці пераўзыходзіць усе вядомыя біяпестыцыды. Пачаў выпускацца і актыўны ў адносінах да немацоды агародніны біяпестыцыд на аснове рыза-сферных бактэрыяў «**Немацыд**».

Між тым, чакаюць сваёй чаргі новыя біяпрэпараты. «**Стымул**» вылучаецца надзвычай высокай актыўнасцю па стымуляцыі росту раслін. Кампазіцыйны прэпарат «**Гулівер**» адметны тым, што ўключае побач з рыза-сфернымі мікраарганізмамі і гідрагумат (прадукт хімічнай перапрацоўкі торфу). Ён распрацоўваецца разам з калегамі Інстытута прыродакарыстання НАН Беларусі. Вытворчасць прэпаратаў «Стымул» і «Гулівер» у хуткім часе збіраюцца наладзіць на РУП «Гідролізны завод» у Бабруйску. Не за гарамі выпуск прэпарата «**Прафібакт-Фіта**».

«Сёння, калі экалагізацыя навакольнага асяроддзя і імпартазамыняльнага біяпестыцыднага прэпарата «**Прафібакт-Фіта**». Праца па яго стварэнні вядзецца сумесна з калегамі Інстытута генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі. Усяго пад кіраўніцтвам загадчыцы кафедры генетыкі Наталлі Максімавай укаранены ў вытворчасць тры інавацыйныя распрацоўкі і яшчэ тры на падыходзе. Сярод першых – высокаэфектыўны экалагічна бяспечны біяпрэпарат для абароны раслін ад бактэрыёзаў і грыб-

Ганна ЛАГУН



Іван Ласкоў у рыбакоў. 1986 г.

ІМПРЭЗЫ

Якуцкі беларус

Мінулае стагоддзе рассяяла беларусаў па свеце – а цяперашняе збірае. Найбольш тут шанцуе літаратарам: з аднаго боку, эміграцыя дае бясцэнны досвед жыцця ў іншай культуры, настальгію як крыніцу натхнення; з іншага – публічнасць прафесіі спрыяе таму, што імёны нашых землякоў не знікаюць, а напісанае імі з цягам часу вяртаецца і папаўняе нашу культурную спадчыну. Праўда, для гэтага патрэбныя намаганні сваякоў, сяброў, неабыхавых людзей, якія захоўваюць памяць пра яшчэ аднаго слаўнага беларуса.

Такія людзі знайшліся і ў БДУ – супрацоўнікі Фундаментальнай бібліятэкі сумесна з выкладчыкамі і выпускнікамі хімічнага факультэта працуюць разам, каб вярнуць у абшар нашай літаратуры пісьменніка Івана Ласкова.

Гэты паэт, празаік, перакладчык, літаратурны крытык палову свайго жыцця правёў у Якуціі і нават стаў там кштату героя – дапамог апрацаваць і выдаць якуцкі народны эпас, за што ўзнагароджаны Ганаровай граматай Якуціі і любоўю тамтэйшых рыбакоў. А нарадзіўся Іван Ласкоў у Гомелі, закончыў хімік БДУ (1964), працаваў па размеркаванні пад Дзяржінскам, затым на Беларускім радыё і ў газеце «Зорька» – любоў да хіміі ў яго заўжды спалучалася і нават спартоўнічалася з любоўю да слова. Адсюль і вучоба дыпламаванага хіміка ў маскоўскім

Літінстытуце (скончыў у 1971 г.), дзе Іван Ласкоў знайшоў жонку, а з ёй і новую радзіму. Якутка Валяціна Гаўрыльева, празаік і сябар СП СССР з 1973 г., магчыма, і стала той «прысухай», з-за якой наш зямляк паехаў на край свету.

Творчасць І. Ласкова надзвычай разнастайная, выдзена 11 яго кніг. Тут і зборнікі паэзіі на рускай і беларускай мовах, прытым грамадзянскі пафас вершаў часта скіраваны супраць хібаў савецкай рэчаіснасці. Тут і аповесць «Пішчальнікі не пішчаць», у якой паказаны гвалт пры далучэнні Якуціі да Расіі. Тут і лінгвістычныя, і этнаграфічныя даследаванні – напэўна, у далечыні ад роднай старонкі абвастраецца цікаўнасць да пытанняў нацыянальнай свядомасці, беларускіх каранёў. Тут і пераклады – з якуцкай, рускай, беларускай ва ўсіх магчымых спалучэннях. Тут і такая, здавалася б, дробязь, як гімн хіміка БДУ...

Ініцыятарам вечарыны памяці І. Ласкова 31 мая стаў выкладчык Канстанцін Лапка з дапамогай ФБ і Дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. Дырэктар апошняга Ганна Запартыка прадэманстравала фондывы вопіс І. Ласкова, дзе больш за 800 дакументаў. Спадзяёмся, фонд будзе папаўняцца, бо шмат хто з прысутных на вечарыне меў унікальныя звесткі пра жыццё і творчасць Івана Ласкова.

Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ

НЕ ПРАМІНІЦЕ!

КАБ МЫСЛІЦЬ ГЛЫБЕЙ

«Вы можаце прымуціць чалавека паступіць ва ўніверсітэт, але ніколі не прымуціце яго мысліць, усвядоміць, наколькі гэта важна». Гэтыя словы мысліцеля Файнлі Пітэра Дана навялі дацэнта кафедры беларускай літаратуры і культуры Уладзіміра НАВУМОВІЧА на ідэю распрацаваць новы вучэбны курс «Універсітэцкага ўзнаўлення», па якім ён ужо тры гады чытае лекцыі студэнтам філалагічнага і біялагічнага факультэтаў БДУ.

Многім разумным людзям ва ўсе часы не раз прыходзіла думка згуртоўвацца дзеля высокіх ідэалаў. «Заўважана, што ў чалавека ёсць патрэба адчуваць сваю прыналежнасць да пэўнай суполкі. Нездарма апошнім часам стала модным слова карпаратыўнасць. Розныя ўстановы і арганізацыі трацяць нямаля сродкаў і сіл, каб займець уласныя лагатыпы, таварныя знакі, эмблемы, гербы, якія падкрэслівалі б іх адметнасць сярод іншых, – гаворыць Уладзімір Аляксандравіч. – Для мяне, калі быць у нейкай суполцы, то толькі ў суполцы ўніверсітэта, калектыве разумных, адукаваных і таленавітых людзей. Сустрэнеш такога – на сэрцы лягчэй».

Уладзімір Навумовіч лічыць, што кожны выкладчык і студэнт БДУ павінен з гонарам усведамляць сваю прыналежнасць не толькі да альма-матар, якая яго ўзгадавала, але да ўсёй універсітэцкай супольнасці. Невыпадкова яго кніжка, якая нядаўна пабачыла свет і прысвечана студэнцтву, называецца «Універсітэт – феномен цывілізацыі». «Універсітэт – феномен цывілізацыі». «Універсітэт фарміруе новага індывідуума, грамадства ў цэлым, іншую, больш дасканалую, цывілізацыю», – рэфрэнам гучыць у яго новым творы. «Са з'яўленнем універсітэтаў новымі станавіліся адносіны людзей у грамадстве. «Гарады ў гарадах», «рэспублікі вучонасці» – так называлі ўніверсітэты ў Ся-

рэднявеччы, гэтыя «studia generalia» актыўна ўплывалі (і ўплываюць па сёння) на экалогію духу, станавіліся чалавека як сацыяльнай адзінкі», – чытаем далей.

У канцы аўтар прыводзіць храналогію стварэння ўніверсітэтаў свету, якая патрапілася яму ў Кембрыджы. З яе відаць, што ўзнікненне такіх устаноў магло санкцыянавацца папскімі буламі і манархамі. Гэта сведчыць пра тое, што грамадства яшчэ ў Сярэднявеччы адчувала вострую патрэбу ў адукацыі, у росце навукі і культуры.

Безумоўна, пры напісанні кнігі «Універсітэт – феномен цывілізацыі» Уладзімір Аляксандравіч кіраваўся гістарычнымі звесткамі. Аднак ён, як член Саюза пісьменнікаў Беларусі, не мог абысціся і без узнёслых эсэ ў адрас студэнтаў. Асабліва ўразіла яго паэзія вагантаў – шкаляроў, якія вандравалі, каб здабыць веды. «Паэзія вагантаў можа быць карысна для студэнцтва пачатку XXI ст. сваёй непасрэднасцю, чысцінёй і адухоўленасцю пачуццяў, разнастайнасцю тэматыкі, а больш за ўсё сваёй раскаванасцю і гарэзліваасцю», – даводзіць Уладзімір Аляксандравіч.

«Універсітэты фарміруюць асобу крэатыўную», – нагадвае Уладзімір Навумовіч сучасным студэнтам. «Кожны з нас, дарагія сябры, прыходзіць у БДУ ў пошуках кветкі шчасця, кветкі папараці... Хто адшукае яе, набудзе цудадейную сілу, мысліць стане глыбей і адчуваць вастры», – прарочыць выкладчык тым, хто, як і ён, свой лёс захоча звязаць з БДУ.

Ганна ЛАГУН

ПРАВИЛЫ ПРЫЁМУ Ў АСПІРАНТУРУ І ДАКТАРАНТУРУ НА 2011 ГОД У БДУ

У аспірантуру прымаюцца асобы, якія маюць дыплом аб вышэйшай адукацыі (за выключэннем дыплама бакалаўра) і (або) дыплом магістра, схільнасць да навуковых даследаванняў, што пацвярджаецца навуковымі публікацыямі, патэнтамі, дакументамі аб удзеле ў навукова-даследчых і інавацыйных праектах, навукова-практычных канферэнцыях, семінарах і іншымі матэрыяламі. Тыя, хто паступае, павінны мець вопыт практычнай працы не менш за два гады альбо рэкамендацыю вучонага савета факультэта ВНУ.

У аспірантуру па спецыяльнасцях педагогічнай галіны прымаюцца асобы, якія маюць стаж працы па спецыяльнасці ў сферы адукацыі не менш за 2 гады.

Навучанне ў аспірантуры БДУ ажыццяўляецца як за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, так і на платнай аснове.

Усе, хто паступае ў аспірантуру, павінны прайсці сумою з загадчыкамі кафедраў і меркаванымі навуковымі кіраўнікамі.

Тыя, хто паступае ў аспірантуру, здаюць **уступныя экзамены** па:

- спецыяльнасці,
- замежнай мове,
- філасофіі

ў аб'ёме дзейных праграм для ўстаноў вышэйшай адукацыі. З праграмамі можна знаёміцца на адпаведных кафедрах. Пераздача ўступных экзаменаў не дапускаецца.

Ацэнка ведаў тых, хто паступае, ажыццяўляецца па дзесяцібальнай шкале.

Асобы, якія здалі кандыдацкія экзамены па філасофіі і замежнай мове, вызваляюцца ад адпаведных уступных экзаменаў.

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, падаюць на імя рэктара ўніверсітэта заяву вызначанага ўзору і дадаюць наступныя дакументы: пратакол вынікаў сумою; асабісты лістак па ўліку кадраў; адну фатаграфію; аўтабіяграфію; медыцынскую даведку па вызначанай форме; ксеракопію дыплама аб вышэйшай адукацыі і дадатку; ксеракопію дыплама магістра і дадатку (пры наяўнасці); ксеракопію пасведчання аб здачы кандыдацкіх экзаменаў і заліку (пры наяўнасці); ксеракопію працоўнай кніжкі (для асоб, якія працуюць); ксеракопію пашпарта (стар. 1, 31, 32, 33 і старонку з прапіскай (рэгістрацыя)); рэкамендацыю вучонага савета факультэта ВНУ (яна выдаецца ў год выпуску і сапраўдна 2 гады); спіс і копіі апублікаваных навуковых прац, патэнтаў, спіс справаздач аб НДР, у якіх з'яўляўся выканаўцам (кіраўніком). Асобы, якія не маюць апублікаваных навуковых прац, вынаходстваў і патэнтаў, прадстаўляюць навуковыя даклады (рэфераты) па абранай тэме ў адпаведнасці са спецыяльнасцю. Навуковыя працы ці рэферат рэцэнзуюцца меркаваным навуковым кіраўніком; дазвол на навучанне ў аспірантуры (для асоб, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе).

Асобы, якія паступаюць у мэтавую аспірантуру, прадстаўляюць накіраванне арганізацыі. Пашпарт, арыгіналы дыплама аб заканчэнні ВНУ і дакументаў аб здачы кандыдацкіх экзаменаў прад'яўляюцца асабіста.

Узор заявы, пратакол сумою размяшчаюцца на сайце адрэса аспірантуры www.bsu.by «Аспірантура / Тыя, хто паступае ў аспірантуру».

Прыём дакументаў у аспірантуру ажыццяўляецца з 1 ліпеня па 15 верасня 2011 г.

Уступныя экзамены праводзяцца з 26 верасня па 14 кастрычніка 2011 г.

Пры аднолькавай суме балаў па выніках здачы ўступных экзаменаў пераважным правам залічэння ў аспірантуру карыстаюцца асобы, якія атрымалі больш высокую адзнаку па спецыяльнай дысцыпліне.

Пераважным правам залічэння ў аспірантуру пры аднолькавых адзнаках уступных экзаменаў па спецыяльнасці карыстаюцца асобы:

- Якія здалі часткова ці цалкам кандыдацкія экзамены па агульнаадукацыйных дысцыплінах;
- Якія маюць вопыт практычнай работы не менш за два гады па профілі, які адпавядае той галіне навукі (групе спецыяльнасцяў), па якой ажыццяўляецца залічэнне ў аспірантуру;
- Якія паступаюць у аспірантуру па заяўках іншых арганізацый;
- Якія з'яўляюцца лаўрэатамі Рэспубліканскага конкурсу навуковых прац студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь, іншых рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў навуковых работ;
- Якія з'яўляюцца лаўрэатамі спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і атрымалі ўказанія званні ў перыяд навучання ў ВНУ.

Залічэнне ў аспірантуру з 1 лістапада 2011 г.

Колькасць месцаў у аспірантуры БДУ для навучання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту па канкрэтных спецыяльнасцях сфарміравана па заяўках арганізацый, якія маюць патрэбу ў кадрах вышэйшай кваліфікацыі. Аспірант, Заказчык (арганізацыя, якая падала заяўку) і Выканаўца (БДУ) заключаюць дамову (кантракт), у якой вызначаюцца абавязкі бакоў. Аспірантам дзённай формы атрымання адукацыі за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту выплачваецца стыпендыя.

Колькасць месцаў у аспірантуры БДУ для навучання на платнай аснове вызначаецца кіраўніком установы. Заключаецца дамова аб платным навучанні.

Тэрмін навучання ў аспірантуры дзённай формы не больш за 3 гады, завочнай формы не больш за 4 гады.

Асобы, якія раней прайшлі аспіранцкую падрыхтоўку ў межах вызначанага тэрміну ці поўны курс падрыхтоўкі ў якасці суіскальнікаў вучонай ступені, не маюць права паўторнага навучання ў аспірантуру за кошт бюджэтных сродкаў.

У 2011 г. У АСПІРАНТУРУ БДУ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦА ПРЫЁМ ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ:

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Тэарэтычная фізіка. Оптыка. Фізіка кандэнсаванага стану. Фізіка паўправаднікоў. Лазерная фізіка. Біяфізіка.

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Рэчыўны, комплексны і функцыянальны аналіз. Дыферэнцыяльны ўраўненні, дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне. Механіка дэфармаванага цвёрдага цела. Механіка вадкасці, газу і плазмы. Тэорыя і метады навучання і выхавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі)*.

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

Дыскрэтная матэматыка і матэматычная кібернетика. Тэарэтычныя асновы інфарматыкі. Матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і комплексы праграм. Метады і сістэмы абароны інфармацыі, інфармацыйная бяспека.

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Прыборы і метады эксперыментальнай фізікі. Радыефізіка. Фізічная электроніка. Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі (па галінах).

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Неарганічная хімія. Аналітычная хімія. Фізічная хімія. Высокамалекулярныя злучэнні. Хімія высокіх энергій. Хімія цвёрдага цела.

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Малекулярная біялогія. Біяхімія. Фізіялогія і біяхімія раслін. Біятэхналогія (у тым ліку біянанатэхналогіі). Батаніка. Экалогія (па галінах)*.

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Эканамічная, сацыяльная, палітычная і рэкрэацыйная геаграфія.

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дакументалістыка, дакументазнаўства, архівазнаўства. Айчынная гісторыя. Усеагульная гісторыя (адпаведнага перыяду). Археалогія. Этнаграфія, этналогія і антрапалогія. Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання. Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб'ектаў.

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Эканамічная тэорыя. Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай (па галінах і сферах дзейнасці). Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі.

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Гісторыя філасофіі. Тэорыя, гісторыя і метадалогія сацыялогіі. Сацыялогія кіравання.

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Журналістыка.

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Руская літаратура*. Літаратура народаў краін замежжа (з указаннем канкрэтнай літаратуры). Беларуская мова. Руская мова. Славянскія мовы. Тэорыя мовы. Прыкладная і матэматычная лінгвістыка. Тэорыя і метады навучання і выхавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі)*.

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя вучэнняў аб праве і дзяржаве. Грамадзянскае

права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права. Працоўнае права, права сацыяльнага забеспячэння. Прыродарэсурснае права; аграрнае права; экалагічнае права. Крымінальнае права і крыміналогія; крымінальна-выканаўчае права. Адміністрацыйнае права, фінансвае права; інфармацыйнае права. Грамадзянскі працэс; арбітражны працэс. Тэорыя і філасофія палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі. Палітычныя інстытуты, працэсы і тэхналогіі.

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН

Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі. Сусветная эканоміка. Тэорыя мовы. Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права. Міжнароднае права; еўрапейскае права. Палітычныя інстытуты, працэсы і тэхналогіі.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКІ І ПРАБЛЕМ РАЗВІЦЦЯ АДУКАЦЫІ

Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі.

КАФЕДРА АНГЛІЙСКОЙ МОВЫ І МАЎЛЕНЧАЙ КАМУНІКАЦЫІ

Тэорыя мовы.

КАФЕДРА ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ І СПОРТУ

Тэорыя і метады фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздаруленчай і адаптыўнай фізічнай культуры*.

* Мэтавыя месцы.

ЗАВОЧНАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ:

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Рэчыўны, комплексны і функцыянальны аналіз.

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

Дыскрэтная матэматыка і матэматычная кібернетика*. Тэарэтычныя асновы інфарматыкі. Матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і комплексы праграм*. Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі.

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі (па галінах)*.

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Аналітычная хімія.

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Біяхімія*. Біятэхналогія (у тым ліку біянанатэхналогіі).

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Агульная і рэгіянальная геалогія. Фізічная геаграфія і біягеаграфія, геаграфія глебаў і геахімія ландшафта*. Эканамічная, сацыяльная, палітычная і рэкрэацыйная геаграфія. Геаэкалогія (па галінах)*.

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дакументалістыка, дакументазнаўства, архівазнаўства. Айчынная гісторыя. Усеагульная гісторыя (адпаведнага перыяду). Этнаграфія, этналогія і антрапалогія. Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання. Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб'ектаў.

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Эканамічная тэорыя. Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай (па галінах і сферах дзейнасці).

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Анталогія і тэорыя пазнання*. Гісторыя філасофіі. Этыка*. Сацыяльная філасофія. Агульная псіхалогія, псіхалогія асобы, гісторыя псіхалогіі. Сацыяльная псіхалогія. Тэорыя, метадалогія і гісторыя сацыялогіі.

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Тэорыя і метады навучання і выхавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі)*.

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Журналістыка.

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя вучэнняў аб праве і дзяржаве. Канстытуцыйнае права; муніцыпальнае права. Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права. Працоўнае права, права сацыяльнага забеспячэння*. Прыродарэсурснае права; аграрнае права; экалагічнае права*. Крымінальнае права і крыміналогія; крымінальна-выканаўчае права*. Крымінальны працэс, крыміналістыка; апэратыўна-вышуковая дзейнасць. Судовая ўлада, пракурорскі нагляд, арганізацыя праваахоўнай дзейнасці. Адміністрацыйнае права, фінансвае права; інфармацыйнае права. Грамадзянскі працэс; арбітражны працэс*.

Палітычныя праблемы міжнародных адносін, глабальнага і рэгіянальнага развіцця*.

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН

Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі. Сусветная эканоміка. Тэорыя мовы. Грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права. Міжнароднае права; еўрапейскае права.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКІ І ПРАБЛЕМ РАЗВІЦЦЯ АДУКАЦЫІ

Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі. Тэорыя і метады навучання і выхавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі).

КАФЕДРА ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ І СПОРТУ

Тэорыя і метады фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздаруленчай і адаптыўнай фізічнай культуры.

* Мэтавыя месцы.

У дактарантуру прымаюцца асобы з вучонай ступенню кандыдата навук, якія маюць навуковыя працы (артыкулы, манаграфіі, патэнты і іншыя матэрыялы, што пацвярджаюць уклад у навуку), якія складаюць у сукупнасці аснову для доктарскай дысертацыі.

Тэрмін падачы дакументаў у дактарантуру БДУ з 1 ліпеня па 15 верасня 2011 г.

Асобы, якія паступаюць у дактарантуру, падаюць на імя кіраўніка арганізацыі, пры якой створана дактарантура, заяву і дадаюць наступныя дакументы:

- Асабісты лістак па ўліку кадраў;
- Аўтабіяграфію;
- Медыцынскую даведку па форме, вызначанай Міністэрствам аховы здароўя для тых, хто паступае ў ВНУ;
- Адну фатаграфію;
- Копію дыплама кандыдата навук;
- Копію працоўнай кніжкі;
- Спіс і копіі апублікаваных навуковых прац;
- План падрыхтоўкі доктарскай дысертацыі, разлічаны на завяршэнне працы на працягу трох гадоў;
- Водгукі двух дактароў навук, кірункі даследаванняў якіх блізкія да тэмы дысертацыі, з ацэнкай актуальнасці і навуковай абгрунтаванасці тэмы і прапанаванага плана падрыхтоўкі дысертацыі і ўказаннем магчымасці яго выканання за тры гады.
- Дазвол на навучанне ў дактарантуры (для асоб, якія знаходзяцца на дзяржаўнай службе).

Пашпарт і арыгінал дыплама кандыдата навук прад'яўляюцца асабіста.

Колькасць месцаў у дактарантуры БДУ па канкрэтных спецыяльнасцях сфарміравана па заяўках арганізацый, якія маюць патрэбу ў кадрах вышэйшай кваліфікацыі. Доктарант, Заказчык (арганізацыя, якая падала заяўку) і Выканаўца (БДУ) заключаюць дамову (кантракт), у якой вызначаюцца абавязкі бакоў.

Доктарантам, якія навучаюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, выплачваецца стыпендыя.

Асобы, якія раней прайшлі падрыхтоўку ў дактарантуры за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту ў межах устаноўленага тэрміну ці поўны курс навучання ў форме суіскальніцтва для атрымання вучонай ступені доктара навук, права паўторнага наступлення ў дактарантуру за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту не маюць.

Тэрмін навучання ў дактарантуры не больш за тры гады.

Колькасць месцаў у дактарантуры БДУ па канкрэтных спецыяльнасцях сфарміравана па заяўках арганізацый, якія маюць патрэбу ў кадрах вышэйшай кваліфікацыі. Доктарант, Заказчык (арганізацыя, якая падала заяўку) і Выканаўца (БДУ) заключаюць дамову (кантракт), у якой вызначаюцца абавязкі бакоў.

Доктарантам, якія навучаюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, выплачваецца стыпендыя.

Асобы, якія раней прайшлі падрыхтоўку ў дактарантуры за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту ў межах устаноўленага тэрміну ці поўны курс навучання ў форме суіскальніцтва для атрымання вучонай ступені доктара навук, права паўторнага наступлення ў дактарантуру за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту не маюць.

Тэрмін навучання ў дактарантуры не больш за тры гады.

Колькасць месцаў у дактарантуры БДУ па канкрэтных спецыяльнасцях сфарміравана па заяўках арганізацый, якія маюць патрэбу ў кадрах вышэйшай кваліфікацыі. Доктарант, Заказчык (арганізацыя, якая падала заяўку) і Выканаўца (БДУ) заключаюць дамову (кантракт), у якой вызначаюцца абавязкі бакоў.

Доктарантам, якія навучаюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, выплачваецца стыпендыя.

Асобы, якія раней прайшлі падрыхтоўку ў дактарантуры за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту ў межах устаноўленага тэрміну ці поўны курс навучання ў форме суіскальніцтва для атрымання вучонай ступені доктара навук, права паўторнага наступлення ў дактарантуру за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту не маюць.

Тэрмін навучання ў дактарантуры не больш за тры гады.

У 2011 г. У ДАКТАРАНТУРУ БДУ АЖЫЦЦЯЎЛЯЮЦА ПРЫЁМ ПА НАСТУПНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:

ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ:

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Фізіка кандэнсаванага стану*.

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

Тэорыя верагоднасцяў і матэматычная статыстыка*.

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Айчынная гісторыя*. Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследавання*.

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Эканамічная тэорыя*. Матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі*.

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Адміністрацыйнае права, фінансвае права; інфармацыйнае права*.

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Міжнароднае права; еўрапейскае права.

* Мэтавыя месцы.

Куды прыводзяць жаданні

Лета – шчаслівая пара для ўсіх, асабліва для дзяцей, у якіх з'яўляецца магчымасць забыцца пра нудныя школьныя будні і кардынальна змяніць становішча. Для нашчадкаў супрацоўнікаў універсітэта самае жаданае месца – спартыўна-аздаравленчы комплекс «Брыганціна» з яго цудоўнай прыродай.

У лагеры дзеці актыўна займаюцца спортам, у гуртках па інтарэсах: лепкай, маляваннем, шыццём, бісерпляценнем і танцамі. Акрамя таго, хлопцы і дзяўчаты старанна рыхтуюцца да галоўнага мерапрыемства – урачыстага закрыцця «малых алімпійскіх гульняў».

Вось ужо трэці раз запар нашых дзяцей радуе аматарскае спартыўнае таварыства Libertas. З дапамогай італьянскіх сяброў для трох узроставаў груп былі арганізаваны спаборніцтвы па бегу, скачках і кіданнях. Усе ўдзельнікі спартланды атрымалі прызы з рук прадстаўніка Libertas Ганны Шафаловіч, а прызёры і пераможцы – медалі і сувеніры.

Такая ўвага – добры стымул для развіцця дзіцячых імкненняў, а таксама праявы спартыўных талентаў. Дзякуй адміністрацыі «Брыганціны» за спагадлівасць і выдатную працу.

Вікторыя ВАРАТНІЦКАЯ



Фото Глеба ЯКОШКОЎСКА

УШАНАВАННІ

Прэміі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ўдасцелены студэнты БДУ **Максім Леаненя** (магістрант факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій), **Дар'я Шык** (5 курс, механіка-матэматычны факультэт), **Вольга Майсяёнак** (5 курс, факультэт міжнародных адносін) і **Аляксандр Вахавяк** (4 курс, юрыдычны факультэт). Узнагароды яны заслужылі за актыўны ўдзел у навуковым, грамадскім і культурным жыцці горада Мінска. Цырымонія ўзнагароджання адбылася 15 чэрвеня ў Мінскай ратушы. У ёй прынялі ўдзел старшыня Мінгарвыканкама **Мікалай Ладуцька**, рэктар БДУ **акадэмік Сяргей Абламейка**, прарэктар па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях нашай ВУ **Уладзімір Суворай** і іншыя афіцыйныя асобы.

СУСТРЭЧЫ

Формулы поспеху і няўдачы ад Віктара Ганчарэнкі

26 мая ў будынку рэктарата адбылася сустрэча галоўнага трэнера футбольнага клуба «БАТЭ» **Віктара Ганчарэнкі** са студэнтамі БДУ, якія працягваюць у інтэрнатах.

Большую частку прысутных на сустрэчы, вядома ж, складалі хлопцы, аднак дзяўчат таксама было нямала. Сам факт, што дзяўчаты цікавяцца футболам, прыемна здзівіў трэнера «БАТЭ», і ён з асаблівым задавальненнем адказаў на пытанні прыўкраснай паловы. Зрэшты, на астатнія пытанні **Віктар Міхайлавіч** таксама адказаў ахвотна, бо яны былі дастаткова разнастайнымі і цікавымі: ад сур'ёзных, пра стратэгію і планы «БАТЭ», да пытанняў, якія дзяўчаты – брунеткі або бландынкі – падабаюцца больш.

Галоўны трэнер расповёў, што «БАТЭ» будзе працягваць трэніравацца, развівацца і перамагаць, нягледзячы на пэўныя няўдачы ў гэтым сезоне, і асабліва падкрэсліў, што скарачэнне дзяржаўнага фінансавання спорту істотна не паўплывае на працу клуба. **Віктар Ганчарэнка** раскажаў пра адносіны з гульцамі, трансферную палітыку і селекцыю. Чуткі пра прапановы ад іншых футбольных клубаў трэнер не пацвердзіў і дадаў, што пераходзіць у які-небудзь іншы клуб ён пакуль не мае намеру. Расповёў ён і пра асабістае, напрыклад, што апрача футбола захапляецца «Формулай-1», аддае перавагу гістарычным фільмам і класічнай музыцы, а літаратуру чытае ў асноўным спецыяльную. Праўда, на пытанне, у якой сферы, не звязанай з футболам, ён сябе бачыць, **Віктар Міхайлавіч** адказаць не змог, бо ніколі пра іншую працу не думаў,



Фото Глеба ЯКОШКОЎСКА

але з усіх факультэтаў БДУ па душы яму прыйшоўся б гістарычны. Таксама галоўны трэнер «БАТЭ» сказаў, што шпаргалкамі ніколі не карыстаўся, і раскрыв студэнтам формулу поспеху і формулу няўдачы ў любой справе. Формула поспеху, на яго думку, заключаецца ў адукацыі, багажы ведаў і ўпартасці, а формула няўдачы – у жаданні дагадзіць усім. **Віктар Міхайлавіч** адзначыў, што менавіта дзякуючы разуменню гэтых рэчаў яго праца ў якасці трэнера мае поспех.

Пасля таго, як усе пытанні былі зададзены, **Віктар Ганчарэнка** па традыцыі распісаўся на футбольным мячы, які з'яўляецца экспанатам музея БДУ і на якім ужо стаіць аўтограф галоўнага трэнера нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе **Бернда Штанге**. З пажаданнямі далейшых поспехаў дырэктар

Студэнцкага гарадка **Міхаіл Чарапеннікаў** уручыў трэнеру каманды «БАТЭ» гадзіннік з лагатыпам у гонар 90-годдзя БДУ. У адказ **Віктар Міхайлавіч** паднёс імяную футболку «БАТЭ» ў падарунак музею БДУ. Ён прызнаўся, што яму было прыемна знаходзіцца ў «храме ведаў» і паразмаўляць з «маладой і прыгожай аўдыторыяй». Пасля сустрэчы ўсе ахвотныя атрымалі аўтографы.

Юлія ЛАСІЦКАЯ



Удзельнікі спартланды ў «Брыганціне» ў прадчуванні старту

КОНКУРСЫ

Найлепшы педагог-арганізатар

Па традыцыі ў канцы навучальнага года Студэнцкі гарадок БДУ назваў імя найлепшага педагога-арганізатара. Прэтэндэнты дэманстравалі маляўнічыя прэзентацыйныя папкі і персанальныя метадычныя распрацоўкі, дзяліліся досведам укаранення індывідуальнага падыходу, новымі ідэямі па правядзенні выхаваўчых мерапрыемстваў – каб толькі здабыць лаўры першынства!

Не паспела ўсталявацца насамрэч летняя надвор'е, у студэнцкіх інтэрнатах запанавала сапраўдная спякота. І не дзіўна, бо да лета педагогі-арганізатары заўсёды выходзяць на фінішную прамую конкурсу «Найлепшы педагог Студэнцкага гарадка БДУ».

Конкурс складаецца з двух этапаў і доўжыцца са студзеня да мая. Для ўдзелу ў конкурсе намінантам неабходна было падаць заяўку, копіі дыпламаў і падзячных лістоў, характарыстыку, рабочы журнал, рэзюмэ, сцэнарый метадычнай распрацоўкі, а таксама правесці адкрытае мерапрыемства выхаваўчага характару і прайсці псіхалага-педагагічнае тэсціраванне.

Аднак для таго, каб стаць найлепшым, недастаткова падрыхтоўкі на працягу аднаго навучальнага паўгоддзя. Для гэтага патрэбная штодзённая карпатлівая праца, любоў да таго, што ты робіш, самаўдасканаленне і развіццё ў абранай прафесіі.

На думку журы на чале з прарэктарам па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях **Уладзімірам Суворавым**, найлепшым педагогам 2011 г. стаў **Валерый Цітарэнка** з інтэрната № 5. **Валерый Анатольевіч** працуе ў студгарадку з 2005 г., мае 16-гадовы педагагічны стаж, заўсёды жыццярэадасны і аптымістычна настроены, яго вельмі любяць студэнты «пяцёркі». У рамках конкурснай праграмы фіналу **Валерый Цітарэнка** прадставіў ток-шоу «БДУ – 90! Крокі ў гісторыю», што стала асабліва актуальным у год юбілею alma mater.

Дух спаборніцтва заўсёды грае станоўчую ролю, стымулюе актыўнасць, павышэнне ўзроўню прафесійнага майстэрства педагагічных работнікаў інтэрнатаў, спрыяе выяўленню і ўкараненню ў практыку інавацыйных падыходаў, дапамагае раскрыць, падтрымаць і заахваціць таленавітых і творчых педагогаў.

Юлія САКАЛОВА

"Зоркі" факультэтаў 2011 г. Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЯў



МАХОРКІНА Наталля. Удзельнік некалькіх м/н канферэнцый. Старшыня ГА «Студэнцкі саюз БДУ» факультэта. Арганізатар вязыных адукацыйных форумаў, школ і семінараў у рамках дзейнасці Студсаюза.

ГУМАНАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ДЗЕМЯШКЕВІЧ Вольга. 5 навуковых публікацый. У 2009 г. прэміравана спецфондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Пераможца VI м/н алімпіяды па эканамічных, фінансавых дысцыплінах і пытаннях кіравання. Дыплом 1 ступені ў міжуніверсітэцкай канферэнцыі «Эканамічныя, медыка-сацыяльныя і хіміка-фармацэўтычныя праблемы XXI стагоддзя» (2010). Адзначана падзякай рэктара. Занесена на дошку гонару супрацоўнікаў і студэнтаў БДУ.

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВ. МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ



ЛІТВІНАЎ Фёдар. Імянная стипендыя прападобнай Ефрасінні Полацкай. Мае шэраг публікацый на рускай і замежных мовах. Удзельнічаў у шматлікіх міжнародных семінарах, трэнінгах і валанцёрскіх праграмах.

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



БУРАЧЭЎСКІ Андрэй. З 2010 г. выкладае фізіку ў ліцэі № 2 г. Мінска і рыхтуе вучню старэйшых класаў да алімпіяд па фізіцы. Доклад на Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі «Сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ў сістэме навуковага і навучальнага эксперыменту: вопыт, праблемы, перспектывы» (Гродна).

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ




ЗАЛЕСКАЯ Дар'я. Удзел у 2 навуковых канферэнцыях (2010, 2011). Стыпендыят спецфонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Салістка фальклорна-этнографічнага ансамбля «Неруш». Лаўрэат Рэспубліканскага конкурсу «Галасы Радзімы» (2008). Лаўрэат Рэспубліканскага конкурсу «Зорка ўзышла над Беларуссю» (2010).

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



РУСАК Андрэй. 5 навуковых публікацый. Старшыня аддзялення біялагічных навук Цэнтра студэнцкіх навуковых ініцыятыў пры Савеце маладых вучоных НАН Беларусі. Старшыня ГА «Студэнцкі саюз БДУ» на факультэце. Заснавальнік газеты біяфака ReadMe. Удастоены шматлікіх дыпламаў за грамадскія і навуковыя дасягненні.

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ



КАРПОВІЧ Сяргей. Майстар спорту Беларусі па гравым спорце. Чэмпіён свету сярод юніёраў (2010). Прызёр чэмпіянатаў свету і Еўропы. Неаднаразовы прызёр чэмпіянатаў краіны і Узброеных Сіл. Сярэбраны прызёр сярод пагранічных ведамстваў краін СНД. Пераможца конкурсу «Студэнт года

БДУ» ў намінацыі «Спорт» (2008). Яму належаць 4 рэкорды Беларусі. Занесены на дошку гонару супрацоўнікаў і студэнтаў БДУ.

ІБМТ



КРЫВАБЛОЦКАЯ Вольга. Удзел у II м/н бізнес-канферэнцыі «Планаванне міжнароднага бізнесу: вопыт Еўропы і Азіі». Старшыня ГА «Студэнцкі Саюз» ІБМТ. Узнагароджана граматай ІБМТ за актыўны ўдзел у грамадскім жыцці і падзякай дырэктара ІБМТ. Лаўрэат фестывалю эстрады БДУ-2006.

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ШЫК Дар'я. Удзельнік аргкамітэта алімпіяд і канферэнцый для школьнікаў на факультэце (2006-2010 гг.). Ганаровая грамата за асабісты ўклад у рэалізацыю дзяржаўнай моладзевай палітыкі ў Маскоўскім раёне г. Мінска. Кіраўнік праекта «Студэнцкая куратарская служба БДУ». Пераможца конкурсу «Студэнт года БДУ» ў намінацыі «Лідар» (2010). Лаўрэат Фестывалю эстрады-2007. Сцэнарыст, рэжысёр, вядучая Мінскага гарадскога конкурсу патрыятычнай песні «Спяваю пра цябе, Перамога» (2009).

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН



МАЙСЯЁНАК Вольга. Распрацоўшчык і кіраўнік гуманістычнага праекта «Старыя». Лаўрэат Фестывалю эстрады БДУ 2008-2010 гг. Дыплом лаўрэата 2 ступені і медаль тэлевізійнага м/н фестывалю-конкурсу «На высокай хвалі-2009» (г. Сочы, Расія). Пераможца конкурсу «Студэнт года БДУ» у намінацыі «Культура» (2010).

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



БАРАНАВА Юлія. Дыплом III і I ступені на Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў (2009, 2010). Тройчы стыпендыят Нацыянальнага банка РБ. I месца ў спаборніцтвах па кіраванні кампаніяй «GMC Student Belarus» (2009) і II месца на м/н спаборніцтвах па кіраванні банкамі «BanksBattle» (2010). Удзельнічае ў валанцёрскай дзейнасці ў ГДА «Беларускі дзіцячы хоспіс».

ФФСН



ФЕДАСЕНКА Антон. Доклад на VI навукова-метадычнай канферэнцыі «Прынцып талерантнасці і яго прымяненне ў сучасным адукацыйным працэсе» (г. Мінск, 2009). Удзельнік зборнай факультэта па лёгкаатлетycznym кросе, футболе.

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



САЛАМЕВІЧ Сяргей. Лаўрэат і дыпламант Рэспубліканскага конкурсу навуковых прац студэнтаў (2009, 2010). Граматы за найлепшы доклад на м/н канферэнцыі «Ламаносаў» (2010, 2011). Аўтар 3 навуковых артыкулаў і 12 тэзісаў дакладаў. Супрацоўнік студэнцкай службы бяспекі БДУ і ўдзельнік аператрада інтэрната № 2.

ФПМІ



ВЕСЯЛОВА Надзея. Старшыня ГА «Студэнцкі Саюз БДУ» ФПМІ. Намеснік старшыні ГА «Студэнцкі саюз БДУ». Кіраўнік праекта «Восеньскі баль», які стаў лаўрэатам конкурсу «Найлепшы моладзевы праект» у 2008 г. Сябра зборнай каманды факультэта па баскетболе.

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



МАГІЛЬНЫ Ілья. I і III месца ў складзе каманды Just Cause на Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе (2010, 2011). Прэмія спецфонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у 2011 г. Пераможца XI адкрытай міжуніверсітэцкай студэнцкай алімпіяды па прававых навуках (2010). Сябра аргкамітэта м/н канферэнцыі «Праватворчасць і правапрымяненні ў сучасным грамадстве», Беларускай юрыдычнай алімпіяды ў 2008 і 2009 гг. Падзякі дэкана юрыдычнага факультэта БДУ (2007, 2008, 2010).

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ПРАКАПОВІЧ Сяргей. З красавіка 2009 г. узначальвае прафбюро студэнтаў геафака. Арганізатар і вядучы інтэлектуальных гульні «Што? Дзе? Калі?» на факультэце. Узнагароджаны знакам «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь» у 2010 г.

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ДАНЧАНКА Ягор. Удзельнік каманды КВЗ гістарычнага факультэта. Уладальнік кубка гумару студгарадка ў 2006 г.

Пераможца Фестывалю эстрады БДУ ў намінацыі «канферанс». Член зборнай гістфака па футболе.

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ




МІСЮЛЯ Дзяніс. 6 навуковых публікацый у галіне журналістыкі і інтэрнэт-журналістыкі. Дыплом конкурсу «DevGeneration-2009». Галоўны прыз адкрытага студэнцкага PR-форуму «PR-кветка» ў 2010 г. Двойчы праходзіў стажыроўку ў СМІ Швецыі. З 2010 г. – кіраўнік кампаніі «Сучасныя медыясістэмы». Стваральнік інфармацыйнага партала Yousmi.by. Уваходзіў у групу распрацоўшчыкаў канцэпцыі «МедыяСаюза» Рэспублікі Беларусь.

ДІКСТ



СЛІЖЭЎСКАЯ Валанціна. Доклад на канферэнцыі «Актуальныя праблемы эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь і яго прававое рэгуляванне». Майстар спорту, удзельнік зборнай каманды ўніверсітэта і Рэспублікі Беларусь па армрэстлінгу. I і II месцы па паўэрліфтынгу на рэспубліканскай універсіядзе (2010). Пераможца конкурсу «Студэнт года БДУ» ў намінацыі «Спорт» (2009).


ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ



ШАЎЧОНАК Ганна. III месца ў складзе каманды на Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе ў 2011 г. Удзельнічала з дакладамі ў навуковых канферэнцыях Юрыдычнага каледжа БДУ.

Найлепшыя выпускнікі 2011 г. Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ



ШЧАГРЫКОВІЧ Дзмітрый. Суаўтар 7 навуковых публікацый. Удзельнік 5 міжнародных навуковых канферэнцый (2 дыпломы I ступені). Капітан зборных факультэта па валейболе і настольным тэнісе. Па праграме Erasmus Mundus праходзіў стажыроўку ў Германіі (2010).

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ХОНЬКІНА Паліна. Лаўрэат стыпендыі імя К. Крапівы. II месца на XVII Міжнароднай канферэнцыі «Ламаносаў–2010». З 2010 г. узначальвае студэнцкі савет па якасці адукацыі.

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВ. МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ



РАМАШКА Алена. 10 навуковых публікацый. Імянавае стыпендыя імя св. Мяфодзія і Кірылы ў 2009/2010 г. 3-месячная стажыроўка ў Германіі ў Інстытуце ўсходніх царкваў. Грамата Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі за актыўную сацыяльную працу.

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ЧАРНЯЎСКІ Сяргей. Сярэдні бал – 9,35. Стыпендыят Erasmus Mundus. Стажыроўка у Інстытуце паланістыкі Паморскай акадэміі (г. Слупск, Польшча). Ганаровая грамата за актыўны ўдзел у навуковай працы факультэта. Удзельнік сумеснага праекта з Польскім Інстытутам у Мінску па вывучэнні польскай мовы і культуры (2007–2009).

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ




ЛАГАЦКАЯ Марына. Сярэдні бал – 9,8. Дыпломы I і II ступені на Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў; на VII міжнародным форуме студэнцкай і навучэнскай моладзі «Першы крок у навуку–2010», на міжнароднай школе-канферэнцыі маладых навукоўцаў «Сучасныя праблемы фізікі–2010»; на XIX міжнароднай канферэнцыі «Медыка-сацыяльная экалогія асобы: стан і перспектывы–2011».

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ЧАРНЯЎСКАЯ Марыя. Лаўрэат віктарыны, прысвечанай 65-годдзю Вялікай Перамогі. Дыплом II ступені ў конкурсе студэнцкай песні «Сярэбраныя струны». Удзельнік штогадовых аглядаў мастацкай самадзейнасці. Чэмпіён 2008 г. і неаднаразовы прызёр першынстваў універсітэта па спартыўнай аэробіцы.

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ



ЖУК Дзмітрый. Найлепшыя секцыйныя даклады на міжнароднай навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ (2007, 2008 гг.). У 2007 г. заняў III месца на ўніверсітэцкіх спаборніцтвах па футболе і атрымаў III дарослы разрад у бегу на 100 метраў.

ІБМТ



ШАСТАК Таццяна. Каардынатар праекта ІБМТ «Курс маладога прадпрямальніка, або Стратэгія паслеху» ў 2008 і 2010 гг. Стажыроўка ва Універсітэце Дэуста (Іспанія). Удзел у арганізацыі Рэспубліканскага форуму маладых кіраўнікоў (2008 г.) Першы рэдактар факультэцкай газеты Young Leader. Занесена на дошку гонару выкладчыкаў і студэнтаў БДУ.

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



НОВІЧКАВА Дар'я. Сярэдні бал – 9,94. Доклады на 4 міжнародных навуковых канферэнцыях; на 3 канферэнцыях студэнтаў і аспірантаў БДУ; на Мінскім гарадскім навуковым семінары імя Ф. Д. Гахава. 7 апублікаваных прац. У 2009 і 2010 гг. – імяныя стыпендыі імя І. М. Сечанава.

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН



СКРЫБА Андрэй. Неаднаразовы пераможца рэспубліканскіх і міжнародных навукова-практычных канферэнцый і алімпіяд. Пераможца конкурсу «Студэнт года БДУ» ў намінацыі «Навука» ў 2010/2011 навуч. г. Мае 26 публікацый у шэрагу айчынных і замежных выданняў.

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ЛАГУЦІН Іван. Двухразовы стыпендыят праграмы Нацыянальнага банка РБ па падтрымцы адораных студэнтаў. Прызёр міжнароднай бізнес-алімпіяды Global Management Challenge (2011). Прызёр міжнароднай бізнес-алімпіяды па кіраванні віртуальным банкам Banks Battle (2010).

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК



КАЗАДОЙ Вольга. Сярэдні бал – 9,44. Удзельнік шматлікіх канферэнцый. Дыплом II катэгорыі на Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў ВНУ. Дыплом III катэгорыі і грамата ад кафедры псіхалогіі за актыўны ўдзел у навукова-даследчай працы (2010).

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ФІРАГА Дзмітрый. Сярэдні бал – 9,57. Дыплом III ступені ў Міжнароднай інтэрнэт-алімпіядзе па хіміі (2008). Дыплом 2 ступені на міжнароднай канферэнцыі «Ламаносаў–2010». Дыплом 2 ступені на 2-й адкрытай алімпіядзе па хіміі «Кісларод–2011». Дыплом II катэгорыі на Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў.

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ



ПРОНІН Філіп. Чатырохразова прэміраваны са спецфонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Тройчы прызёр Рэспубліканскай алімпіяды па матэматыцы сярод студэнтаў. 4-разовы прызёр паўфінальнага этапу каманднага чэмпіянату свету па праграмаванні (АСМІСРС). Абсалютны пераможца міжнародных камандных спаборніцтваў па праграмаванні IEEEExtreme–2010.

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ




ПАСРЭДНІК Рыгор. Двойчы лаўрэат конкурсу «Студэнт года» ў намінацыі «Лідар». Намеснік старшыні ГА «Студэнцкі саюз БДУ». 2 месца ў складзе санітарнай дружныні ГА БДУ (камандзір звяна) у спаборніцтвах Маскоўскага раёна г. Мінска. Удзельнік 4-га Усебеларускага народнага сходу. Занесены на дошку гонару супрацоўнікаў і студэнтаў БДУ.

ДІКСТ



ЗАГРАДСКАЯ Ірына. Прэмія спецфонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Удзел у завочным туры I Нацыянальнай алімпіяды студэнтаў ВНУ па менеджменце і эканоміцы. Доклад на канферэнцыі «Развіццё прадпрямальніцтва на рынку нерухомасці ў Рэспубліцы Беларусь». Дыпломы за ўдзел у выставах «Свет творчасці, свет захапленняў» (Саюз жанчын БДУ, 2006 і 2007 гг.)

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ



ІСМАІЛАВА Лейла. Удзельнік праграмы Erasmus Mundus. I месца ў конкурсе літаратурных твораў, прысвечаных 84-годдзю БДУ. Стваральнік сацыяльнага праекта «Урок маральнасці для падлеткаў пры падтрымцы правазнага этапу каманднага чэмпіянату свету па праграмаванні (АСМІСРС). Член зборнай факультэта па аэробіцы. Вядучая «Новогоднега огонька на Первом» (2011). Намінант VII На-

цыянальнага тэлевізійнага конкурсу «Тэлеваршыня» ў намінацыі «Вядучы забаўляльнага шоу».

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ВЯЧОРКА Віталь. Дыплом за прамойніцае мастацтва на міжуніверсітэцкай студэнцкай канферэнцыі (2009). I і 2 месцы на Беларускай рэспубліканскай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе (2010, 2011). Міжнародныя гранты: Sweden, 2009; Slovakia, 2010. Двойчы прэміраваны са спецфонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Найлепшы студэнт юрыдычнага факультэта – 2010. Занесены на дошку гонару БДУ (2011) супрацоўнікаў і студэнтаў БДУ.

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



ПАЎЛЮШЧЫК Дзмітрый. Актыўны ўдзел у археалагічных раскопках стаянкі «Кавальцы–4» (2006–2009). Стажыроўка ў Польскай інстытуце археалогіі і этналогіі (Варшава, 2009). З 2008 г. уваходзіць у вучоны савет факультэта. Старшыня ГА «Студэнцкі саюз БДУ» гістафака.

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ



ЖОЛУДЗЕВА Ганна. Пераможца алімпіяды па гісторыі Юрыдычнага каледжа БДУ ў 2008 г. 3-е месца ў навукова-практычнай канферэнцыі «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі» (2009). 1-е месца па грамадзянскім праве (2010). Уладальніца тытула «Лэдзі каледж». 2-е месца ў першынстве юркаледжа па агульнафізічнай падрыхтоўцы (2010).